

На 1 м-ц 90 к.; на 3 м-цы — 2 р. 80 к.; на 6 м-цаў — 5 р.; на 1 год — 9 р. 75 к.

За радок непарнага (пасля тавоту) — 60 кн. Іншагародні — 1 р. Наодрод тавоту ў два разы даражэй, пры шматрадовым друкаванні — адна на згодзе.

З'явіла адрасу: мінскавага — 10 м., Іншагародняга — 20 кал. Падпісана і абвесткі прымаюцца: У Гал. Канторы газ. „Звяззда“ — г. Мінск, Савецкая, 63, (трэці паверх) ад 9 гадз. раніцы да 3-го гадз. дн. У акруговых гарадах — у адд. Бел. Дзярж. Выдавецтва і ва ўсіх пашт. — тэл. канторах.

РЕДАКЦЫЯ — Г. МЕНСК, САВЕЦКАЯ, 63.

ЗВЯЗДА

Орган Цэнтральнага Камітэту камуністычнае партыі (бальшавікоў) Беларусі і Мен. АК КП(б)Б.

Рэдакцыя і Галоўн. кантора

ЧАЦЬВЕР, 5 ЛІПЕНЯ

1928 г.

№ 153 (2960)

Кожт асобнага нумару ўсходы 5 кал.

1) Рэдактар прымае ад 11—1 гадз. дн. тэлефон № 10-74. 2) Сэкретар рэдакцыі — ад 12 да 2-го гадзіны дн. тэлеф. № 6-10. 3) Начны рэдактар (друкарня) ад 8 гадз. веч. тэл. № 6-42.

Кіраўн. Г. Кантороў Кантора абвестакі падпіскаў тэл. № 781.

Год выданьня дванаццаты.

10 ліпеня 1928 г., а 18 гадзіне

АДБУДЗЕЦА

ЧАРГОВЫ ПЛЕНУМ ЦКК КП(б)БЕЛ.

ПАРАДАК ДНЯ: 1) Доклад Прэзыдыуму ЦКК (т. Калнін).

2) Вынікі правэркі 20 проц. зьніжэньня адм.-кіраўнічых выдаткаў (т. Элькінд).

3) Аб вопыце прыцягненьня мас і чарговыя задачы НК-РСІ ў зьвязку з лістом ЦК УсеКП(б) (т. Вінаградаў).

4) Доклад бюро скаргаў (т. Сьвірыдаў). Старшыня ЦКК КП(б)Б КАЛНІН.

Аб масавай працы

Пытаньне аб пастаноўцы масавай працы ў сучасны момант, у зьвязку з курсам партыі на самакрытыку, набывае асабліва актуальнае значэньне. Яшчэ сакавіковы пленум ЦК КП(б)Б, разглядаючы гэта пытаньне, выразна акрэсьліў неабходнасьць узмацненьня і паляпшэньня зместу працы нізавых, партыйных, прафэсійных і іншых зьвяньняў, яскрава адзначыў усю важнасьць сваячасовага і поўнага абслугоўваньня рабочай масы, уцягненьня яе ў сфэру практычнай дзейнасьці.

Праведзенае ЦК КП(б)Б абследаваньне сучаснага становішча масавай працы паказала, што ў радзе месца дырэктывы пленуму ЦК на гэтым пытаньні далёка яшчэ ня выкананы. Назат больш. Ёсьць рад такіх парт'язчэн, дзе рэвалюцыйны плэнум аб масавай праце зусім не прапрацаваліся, дзе партыйны актыву ня ведаў аб іх, і зразумела, што ў практычнай працы гэтых ячзек яна не знайшла патрэбнага адлюстраваньня. Адначасова сакратарыят ЦК КП(б)Б вымушан быў канстатаваць, што «масавае праца невыстарацельна-прыстасавана да выкарыстаньня ўзрастаючай актывнасьці рабочых вакол асноўных задач партыі і правядзеньня ёю мерапрыемстваў».

Зусім зразумела, што далейшае разгортваньне самакрытыкі, уцягненьне ў яе шырокіх працоўных мас ня можа адбывацца пры слабай пастаноўцы масавай працы. Гэта дзьевагаліна аднаго і таго-ж пытаньня, і пасьпяховасьць адной залежыць ад станавішча другой.

Актывнасьць мас узрасла, і партыя павінна забясьпечыць яе правільнае і карыснае для сацыялістычнага будаўніцтва прыстасаваньне. Масавае праца, уцягненьне мас, у першую чаргу пралетарскіх, у сацыялістычнае будаўніцтва, зьяўляецца тым брусом, паводле якога мераецца пасьпяховасьць працы партыйных, прафэсійных і іншых грамадзкіх арганізацыяў.

І тут у першую чаргу выплываюць пытаньні аб прыстасаваньні форм масавай працы да канкрэтных умоў працы рабочага, робіцца наляжна неабходнасьць мець настолькі гібкі апарат, каб бязумоўна сваячасова рэ-

адзначыў сакратарыят ЦК, тлумачыцца, галоўным чынам, тым, што ў нашых апаратах няма належнай гібнасьці ў справе хуткага рэагаваньня на нездаровыя настроі рабочых, выкліканыя тымі або іншымі недалікамі вытворчага ці бытавога характару, няўменьнем папярэдняе прычын узнікненьня гэтых настроюў. Масавае пралетарскае самакрытыка, пабудавана на ўсё ўзрастаючай актывнасьці рабочае клясы, надзвычайна карысна будзе ўплываць на сваячасовае папярэдняе ўсіх хворых зьявіш вытворчасьці. У зьвязку з гэтым асабліва вялікае значэньне набываюць вытворчыя нарады.

Практыка іх працы паказала, што ў шмат якіх выпадках яны грунтоўна дапамаглі ў справе рэалізацыі вытворчасьці на больш лепшых асновах. Але ёсьць не адзін выпадак, калі нашыя гаспадарнікі ня зусім уважліва адносяцца да прапанов рабочых, недаацэньваюць рабочай ініцыятывы, часамі зусім яе ігнаруюць. З такімі настроямі трэба рашуча змагацца.

Толькі тады масавае праца зможа заняць тое месца, якое ёй адведзіцца, калі рабочы наляна пераканаецца ў тым, што яго імкненьні дапамагчы прадпрыемству знайдуць практычнае прыстасаваньне.

—Работа вытворчых нарад павінна больш шырока асьвятляцца нашаю прэсаю, ня толькі ад выпадку да выпадку як гэта мае месца цяпер але стала і сыстэматычна, паказваючы на яе якасьць, дапамагаючы канкрэтнымі прапановамі.

Ад якасьці масавае працы, ад таго, наколькі ёю ахоплены рабочы масы, залежыць у некаторай ступені і пытаньне вылучэньня рабочых на кіруючы гаспадарчы праца. І тут мы маем рад момантаў нячужых, а часамі і зусім негатыўных адносін да працы па вылучэньне. Разгортваючы масавую працу на аснове разьвіцця пралетарскай дэмакратыі, ажыццэўляючы тым самым пастаноўку пленуму ЦК КП(б)Б на гэтым пытаньні, паглыбляючы самакрытыку зьнізу, мы хутчэй пазбавімся нежаданых зьявішч нашага жыцьця і працы.

Разгортваньне масавай працы ў найменшай меры павінна адбывацца на працы добраахвотных грамадзкіх

Рэвалюцыйны рух на Поўдні Кітаю

Вайсковы бунт у Хунані

Японцы дамагаюцца „незалежнасьці Манчжурый“

ТОКІЁ, 3. Лібэральная газета «Хосэй», у шостае арміі Чэн-Тэна (групоўкі, якая ўладае правінцыяй Хунань), выбухнуў бунт. Чэн-Тэна арміяванымі. ШАНХАЙ, 2. Паводле вестак газет, у шостае арміі Чэн-Тэна (групоўкі, якая ўладае правінцыяй Хунань), выбухнуў бунт. Чэн-Тэна арміяванымі. ШАНХАЙ, 2. Масавы рэвалюцыйны рух у радзе раёнаў ўзмацняецца. У сьвядзеньні падарожнасьці і трыгозе ўлады часамі даводзіць да сьмерці. Так, улады ў Ханькоу аддалі загад паліцыі абыскаць усю жалобную працэсі і аглядаць гробы, каб правярнуць, ці не правозіць камуністыя які-небудзь чынам зброю. ШАНХАЙ, 2. Паводле вестак, што ў Нанчане, (на поўны горад правінцыі Цзяньсі) былі выкрыты, быццам, камуністычныя кватэры і захоплены спісы камуністыя. Зроблены шматлікія арэсты, а потым і пакарэньне сьмерцю. Перадаюць аб выкрыцці змовы ў

Жуаю (правінцыя Гуансі). Усе арміяваныя на падазрэнні ў змовы пакарэньне сьмерцю. Паводле слоў газет, камуністычныя групы, якія належаць да раскіданых у розных мясцох, аб'ядналіся і паднялі паўстаньне ў найраўнейшых раёнах паўночнай часткі Гуандуні і паўднёвай часткі правінцыі Хунань. Амаль усё насельніцтва гэтых раёнаў у тэй ці іншай ступені брала ўдзел у камуністычным руху. Чатыры групы, што аб'ядналіся, у агульным налічваюць 10.000 чалавек. Да іх належаць далучылася ўзброенае войска Чэн-Тэна. Гарады Ічжан, Шаньцзын і Шао-Чжоу абкружаны гэтымі войскамі. Хунаньскія ўлады ня могуць паслаць войск у гэты раён. Кантонскія-ж ўлады змаглі паслаць толькі два палкі.

Паводле вестак газет, камуністычныя групы, якія належаць да раскіданых у розных мясцох, аб'ядналіся і паднялі паўстаньне ў найраўнейшых раёнах паўночнай часткі Гуандуні і паўднёвай часткі правінцыі Хунань. Амаль усё насельніцтва гэтых раёнаў у тэй ці іншай ступені брала ўдзел у камуністычным руху. Чатыры групы, што аб'ядналіся, у агульным налічваюць 10.000 чалавек. Да іх належаць далучылася ўзброенае войска Чэн-Тэна. Гарады Ічжан, Шаньцзын і Шао-Чжоу абкружаны гэтымі войскамі. Хунаньскія ўлады ня могуць паслаць войск у гэты раён. Кантонскія-ж ўлады змаглі паслаць толькі два палкі.

Вынікі працэсу шахцінскіх шкоднікаў

Творчая работа мас паралізавала шкодніцтва



Абаронца МЕРАНВІЯ.

Бясспрэчна аднак, што гэта справа павінна даць поўную навуку, як адкрытым, так і скрытым шкоднікам. Гэтага патрабуе грамадзкая думка працоўных мас, гэтага патрабуюць інтарэсы безапаснасьці дзяржавы, гэтага патрабуе, нарэшце, суровая лётка клясавай барадзбы, суровая лётка жыцьця.

Разам з тым, працэс у яго канчатковых выніках выявіў і рад пацяшальных фактаў. Побач з канстатаванымі на працэсе магутнасьцю і грандыёзным эфэктам творчае работы мас, якія поўнасьцю аднавілі Дабас, апошнія словы падсудных выказвалі поўную капітуляцыю ворага. І факт бясьпэльна ворага, які мог для свайго шкодніцтва выкарыстоўваць атмасферу давер'я, створаную для яго рабочымі масамі, — другі асноўны пацяшальны факт.

Ня глядзячы на тое, што яны праводзілі сыстэматычную шкодніцкую працу на працягу гадоў, шкоднікі не змаглі нанесці ні такой шкоды, ні нават такіх ран, якія было-б цяжка ажаньці. Гэта апошняя акалінасьць, магчыма, зьявіцца тым фактам, які ня дасць суду задавальненьня патрабаваньні пракуратуры. Бясьпэльнага і растоптаннага ворага няма патрэбы дабіваць да канца.

Асобна павінен быць адзначан і трэці ітог працэсу. Працэс даў поўную рацыю дзеяньняў судовых органаў у сэнсе прыцягненьня да суду паасобных нямецкіх інжынераў. І,



Абаронца ДАБРЫНІН.

для нас і для нашага будаўніцтва ітог працэсу. Працэс выявіўся заклікам да пільнасьці з боку рабочае клясы і ў той-жа час заклікам да творчае супольнае работы тых прадстаўнікоў тэхнічнай інтэлігенцыі, якая працэс на нашых прадпрыемствах.

Старшыня суду т. Вышыньскі абвясціў, што суд выходзіць на нараду. Тав. Вышыньскі паведаміў, што прысуд можа быць ухвалены пры-

Начное радыё

У Кішыневе забіты рэдактар белагвардзейскае газэты

ВЭНА, 3. Як паведамляе «Дымінэ-аца», у Кішыневе забіты рэдактар рускага эмігранцкага органу «Утро» — Януковіч.

спіа газэты сьцьвярджаюць, нібы Януковіч забіў камуністы за тое, што ён вёў жорсткую кампанію супроць Савецкага Саюзу.

Навокал дэкларацыі нямецкага ўраду

БЭРЛІН, 4. Дэкларацыя новага канцлера Мюлера спаткала надта стрыманую ацэнку ў друку. Галоўным чынам адзначаецца яе кампрамісны характар.

прадоўжаны ў перафарбаваным выглядзе. Рабочыя могуць даць толькі адзіны адказ. Гэты адказ зьявіцца ва ўзмацненьні баявога фронту супроць наступу капіталу, ва ўзмацненьні баявога блёку працоўных пад кіраўніцтвам кампартыі.

Газ. «Фэрвэртс» падчырывае асьцярожнасьць урадовае дэкларацыі. «Ротэ Фэнэ» канстатуе: «Сэнс урадовае дэкларацыі ў тым, што кірунак ураду буржуазнага блёку будзе

Камфранцыя рэйхстагу вынесла матываванае выказаньне недавер'я ўраду Мюлера.

Водгукі на Інтэрв'ю Пілсудзкага пэпэсаўцы зьбянтэжаны

Канфіскацыя газэты „Роботнік“

ВАРШАВА, 3. Заява Пілсудзкага аб прычынах яго адмовы ад абавязкаў прэм'ера арабіла, у агульным, адобрае ўражаньне. Польскі друк нават самі блёкі да ўраду, ва нека-торымі выключэньнямі, амаль не каментуе заявы. Гэта тлумачыцца ў першую чаргу жадаўнем унікнуць цэнзурных рэпрэсыяў.

Клюб ППС лічыць сваім абавязкам канстатаваць, што Інтэрв'ю маршала Пілсудзкага ў сваім зьмесьце мае цяжкія зьявішч і прыносіць шкоду польскай дзяржаве. Клуб ППС заклікае, што ён лічыць ніжэй свайго гонару весці палеміку і адказаць на зьявішч, якія Пілсудзкі кінуў ў сваім Інтэрв'ю.

Учора адбылося пасяджэньне парлямэнцкай фракцыі ППС, на якім была ўхвалена рэзалюцыя: клуб (фракцыя), ППС канстатуе, што частка Інтэрв'ю Пілсудзкага, у якой гаворыцца аб магчымасьці «назваць Польшчы новымі законамі», выключала ў сабе пагрозу дзяржаўнага перавароту і накіравана супроць канстытуцыі, якой прысягаў маршал Пілсудзкі разам з іншымі міністрамі некалькі дзён таму навад.

Сеньнішні нумар «Роботніка» (орган ППС) канфіскаваны ва агублываньне гэтай рэзалюцыі і перададзены на гэту тэму. Газэта вышла ў другім выданьні з пропускам. Рэдакцыі іншых газет былі паведамлены паліцыяй, што ў выпадку надрукаваньня гэтай рэзалюцыі яны будуць канфіскаваны.

Польска-літоўскія перагаворы

Голувко замятае сьляды

Начальнік польскае дэлегацыі на польска-літоўскіх перагаворах у Коўні Голувко заявіў у Коўні прадстаўніком замежнага друку, што прытываньне Польшчы які-небудзь захава-нны намераў у адносінах да Літвы ёсьць фантазія. Польшча хоча ўста-навіць адносіны з Літвой хоць бы ў мінімальным аб'ёме. Дзень паразу-меньне ў малым аб'ёме, чым адсут-насьць услякі адносін. Адносна літоў-

Націск на Літву

ВЭНА, 2. „Ньёс Фрэй Прэс“ па вэдамляе, што ангельскі і францускі пасланнікі ў Коўні наведвалі Вальд-мараса і ад імя свайго ўрадаў рэка-мэндавалі яму дагаворыцца з Польшчай аб адмове ад Вільні.

Літоўцы супроць бес-

на работу добровольных гражданских организаций. Рост их количества свидетельствует, что в настоящее время в стране наблюдается оживление общественной жизни. Работники предприятий и учреждений проявляют активную заинтересованность в улучшении условий труда и повышении производительности. Это свидетельствует о росте ответственности и инициативности советского народа.

У правительственных учреждений и предприятий наблюдается оживление общественной жизни. Работники проявляют активную заинтересованность в улучшении условий труда и повышении производительности. Это свидетельствует о росте ответственности и инициативности советского народа.

НА ПОМОЩЬ ЭКСПЕДИЦИИ НОБИЛЕ

Ад летника Бабушкина яшчэ няма вестак

МАСКВА, 4. Ад учарашняга вечару камітэт дапамогі Італіі на меў ніякіх вестак аб самалёце з летнікам Бабушкіным. Камітэт, аднак, лічыць, што лёс Бабушкіна не выклікае ніякай небеспакоі. Густы туман перашкаджае летніку ляцець. Праз 12 гадзін пасля рассяявання туману можна будзе бачыць толькі таго, што Бабушкін ня зможа падняцца ў паветра з месца свайі пасады. Бабушкін забяспечан зброяю і харчам.

каля кілёметра даўжыні і да двух метраў таўшчыні. Павольнае набліжэнне «Красіна» да месца знаходжання групы Нобіле ва апошнія суткі камітэт глумачыць тым, што «Красін» павярнуў на поўнач, абыходзячы групу 7 выспаў паўночнай Паўночнай Зямлі.

Паводле апошніх данасяньняў праф. Візе «Малыін» знаходзіцца каля паўднёвай часткі выспы «Надежды». Стаіць густы туман. Праф. Візе ўмовіўся з Бабушкіным, што апошні паліціць проста на выспу «Надежды», дзе сустранецца з ледаколам. Паводле даных камітэту дапамогі Нобіле «Красін» а першай гадзіне 3-га ліпеня знаходзіўся на 80 градусаў паўночнай шырыні і 20 градусаў 50 мінут усходняй даўжыні, г. зн. у 140 кілёметрах ад месца знаходжання групы Нобіле. Як паведамляе праф. Самойловіч «Красін» ідзе са шпаркасьцю з вузлаў. Туман рассяяваецца. Лёд сустракаецца палімі

ЛЕНДАН, 3. Таварыш міністра паветраных сіл заявіў у палатэ вобшчын, што ангельскія ўрад па просьбе італьянскага ўраду ў бліжэйшыя дні, магчыма, адправіць два невялікія гідра-самалёты на Шпіцбергэн для ўдзелу ў працах па выратаваньні экспэдыцыі Нобіле.

ОСЛО, 3. Нарвэскае тэлеграфнае агенцтва паведамляе, што з Тромсэ атрымана тэлеграма, у якой гаворыцца, што ангельская яхта «Альбіён», якая знаходзіцца ў 15 кілёметрах на поўнач ад Тромсэ, атрымала, быццам, паведамленьне па радыё з самалёту «Латам», на якім знаходзіцца Амундсэн, Дытрыхсэн і Гільбо.

Метеаролёгічная станцыя ў Тромсэ ня чула нічога і ракамандуе адносіцца да гэтага паведамленьня вельмі асьцярожна.

Ахвяры капіталістычнай рацыяналізацыі

Гібель 51 вуглякопу ў Францыі

Пахаваньне ахвяр абярнулася ў вялізарную дэм анстрацыю

ПАРЫЖ, 2. У Сэн-Этэне вдарыўся абвал капальні Рош-ля-Мальер. Гарнякі былі атручаны газам, які прарваўся ў галерэю. Ня гледзячы на неадкладную дапамогу, удалося выратаваць толькі 30 чал., 51 чал. загінула.

Міністр грамадзкіх работ Тардэ наведваў месца катастрофы. Паводле расказаў інжынераў, няшчасьце адбылося пры наступных акалічнасьцях. Наглядальнік, заўважыўшы агонь, паведаміў адміністрацыю. З прычыны абвалу, падача сыявага паветра спынілася і атручваючы газы запоўнілі галерэю. Ледзь толькі пачаліся работы па выратаваньні рабочых, як адарыўся другі абвал. Газы прашлі ў галерэю, яшчэ не вярнуўшыся катастрофай, і атруцілі быўшых там гарнякоў.

цню класовай салідарнасьці. На пахаваньні прысутнічала каля 40.000 гарнякоў.

Пасьля афіцыйных прамоў прадстаўнікоў вугольнай кампаніі і царквы, якія прапавалі давесьці «выпадковасьць» катастрофы, выступіў в абвінаваўчаю прамоваю супроць кампаніі Бэсэ. «Нашы таварышы,—заявіў ён—загінулі з прычыны няўважлівых адносін прадпрыемцаў».

Раёны дэлегат Арну заявіў: «Гэта катастрофа зьяўляецца вынікам капіталістычнай рацыяналізацыі». Моньне-Фюрсі аўвартаецца да капальня-ўласнікаў і заявае: «Вам важны толькі тоны вугалю. Жыцьцё нашых таварышоў у рахунак ня ідзе».

Мэр суседняй камуны—камуністы Петру-Фор заявіў: «Ахвяры капіталізму сваёю сьмерцю замацоўваюць адзіны фундамент—помсты яны ня мінуць».

ПАРЫЖ, 3. Пахаваньне ахвяр катастрофы на капальні Рош-ля-Мальер абярнулася ў магутную дэманстра-

на работу добровольных гражданских организаций. Рост их количества свидетельствует, что в настоящее время в стране наблюдается оживление общественной жизни. Работники предприятий и учреждений проявляют активную заинтересованность в улучшении условий труда и повышении производительности. Это свидетельствует о росте ответственности и инициативности советского народа.

Дэкларацыя новага нямецкага ўраду

С.-д. на повадзе ў буржуазіі

БЭРЛІН, 3. Сёньня ў нямецкім рэйхстагу з урадавай дэкларацыяй выступіў канцлер Мюлер. Асноўныя моманты дэкларацыі ў галіне замежнай палітыкі наступныя: патрабаваньне неадкладнага вызваленьня акупаваных Рэйнскай і Саарскай вобласьцяў і ажыццяўленьня ўсеагульнага разброеньня, бо такое становішча зьяўляецца немагчымым, калі разброеная Нямеччына знаходзіцца сярэд дзяржаў узброеных да зубоў і нажанаў хутчэйшай зьмены пляну Даўэса канчатковым урэгуляваньнем... гэтага пытання.

Перайшоўшы да пытанняў унутранай палітыкі і закрануўшы перш за ўсё пытаньне аб трэстах і картэлях, Мюлер дамагаўся таго, што ўрад павінен мець права нагляду ва іх дзейнасьцю, бо толькі пры такой умове можна абмежаваць у неабходнай ступені заканадаўчыя меры супроць влоўжываньняў эканамічнаю сілаю». У далейшым Мюлер гаварыў аб неабходнасьці разьвіцьця нямецкай канстытуцыі «у дэмакратычным духу» і г. д.

У палітычных колах падкрэсьліваюць, што дэкларацыя Мюлера публікавана толькі на агульных вырвах. Асабліва асьцярожна падыходзіў ён да тых пытанняў, якія зьяўляюцца прадметам разгалосьсяў паміж сацыял-дэмакратамі і буржуазнымі партыямі.

На даўках камуністых гэта выклікала ўвесь час вольныя ў месці і выбухі сьмеху. Буржуазныя партыі, прадстаўнікі якіх «персанальна» уваходзяць у склад ураду, у сваіх адносінах да ўрадавай дэкларацыі праявілі крайнюю стрыманасьць.



Прэм'ер-міністар Польшчы БАРТЭЛЬ (Шарж).

на работу добровольных гражданских организаций. Рост их количества свидетельствует, что в настоящее время в стране наблюдается оживление общественной жизни. Работники предприятий и учреждений проявляют активную заинтересованность в улучшении условий труда и повышении производительности. Это свидетельствует о росте ответственности и инициативности советского народа.

Па СССР

Электрыфікацыя Крыму

СЭВАСТОПАЛЬ, 2. Аэра-індры-намічным інстытутам пачаты работы на выкарыстоўваньні ветру для электрыфікацыі Крыму і будучага паўднёва-бэраскай электрычнай чыўнікі. У Балаклаўскім гарах, на вышыні 900 футай, будуюцца грандыёзныя вежы рухавік, які будзе перапрацоўваць сілу ветру ў электрычную энэргію.

РАСТОЎ-ДОН, 3. 1-га ліпеня казальня імя Вароўскага перайшла на 6-ці гадзіны рабочы дзень. Першая зьмена выканала заданьне з перавышэньем. Пры нармальних выходах рабочых на работу здабыча вугалю павінна значна павялічыцца. Цэвалікі воліят казальні імя Вароўскага пачаваў, што пры 6-гадзінным рабочым дні рабочыя ня толькі захавваюць свой ранейшы заробтак, але і павышаюць яго.

Пачалася ўборка хлеба

РАСТОЎ-ДОН. Пачалася ўборка хлеба. На Кубанскай і Чорнаморскай акругах косяць ячмень. У паўднёвых цэнтральных раёнах пачалі касіць пшаніцу. Ураджай анімалішаніцы надвычайна разнастайны—ад 30 да 150 мясцамі да 200 пуд. з дэсяціны.

Ураджай яравых—больш роўны. З месца паведамляюць, што ўраджай у агульным вышэй сярэдняга. Надвор'е аўсім сьпірыяе ўборцы хлеба.

Бэльгійская экскурсія ў Ясную Паляну

МАСКВА. Паводле вестак, атрыманых Наркамасьвету, у стагодзьдзе са дня нараджэньня Л. Н. Талстога, ў СССР мае намер прыехаць вялікая экскурсія бэльгійскай інтэлігенцыі. Чужаземныя экскурсанты наведваюць Ясную Паляну, а потым буйнейшыя гарады Саюзу.

Міжнародны зьезд паўночных краін

СТАКГОЛЬМ, 3. 1-га ліпеня ў Стакгольме адкрыўся чарговы міжнародны зьезд паўночных краін, у якім бралі ўдзел 19 дэлегатаў ад Даніі, 19 ад Фінляндыі, 19 ад Швэдыі, 15 ад Нарвэгіі, 3 ад Ісьляндыі. На нарадку дзя зьезду было між іншым пытаньне „аб сродках для правядзеньня разьвіцьця міжнароднай эканамічнай канфэрэнцыі“ дыскусія на тему „Новая Эўропа і г. д. На зьездзе будучы прысутнічаць некалькі міністраў у тым ліку нарвэскі прэм'ер Мушгэль і іш-

на работу добровольных гражданских организаций. Рост их количества свидетельствует, что в настоящее время в стране наблюдается оживление общественной жизни. Работники предприятий и учреждений проявляют активную заинтересованность в улучшении условий труда и повышении производительности. Это свидетельствует о росте ответственности и инициативности советского народа.

Гігант на гліняных нагах

Дамініёны супроць палітыкі Англіі

ЛЕНДАН, 3. У памяшканьні палатэ вобшчын адкрылася другая, гэтак званая, «імперская рабочая канфэрэнцыя», якая ўпяршыню адбылася ў 1925 г.

У канфэрэнцыі, скліканай па ініцыятыве ангельскай рабочай партыі, бяруць удзел рабочыя арганізацыі і прафсаюзыны аб'яднаныя ад кожнай часткі імперыі. У склад ангельскай дэлегацыі ўваходзяць найбольшыя выдатныя дзеячы генэрады, выканькому рабочай партыі і парламанцкай фракцыі рабочай партыі.

Канфэрэнцыя была адкрыта прывітаньнем прамоваю Макданальда, якая наслэ яскрава імперыялістычны характар. У часе абгаварэньня пытаньня аб палітычных адносінах унутры ангельскай імперыі, прадстаўнік Ірляндзкай рабочай партыі Джонсон, у прыватнасьці, супярэчыў супроць права Англіі высаджываць войскі на абшчы Ірляндзіі.

Прадстаўнік незалежнай рабочай партыі Канады Квін заявіў, што арганізацыя, прадстаўніком якой ён зьяўляецца, разглядае замежную палітыку, як самакаваную барацьбу паміж капіталістамі.

Прадстаўнік індыйскага кангрэсу трэд-юніёнаў Эндрус дамагаўся таго, што індыйскі народ павінен атрымаць права кантролю ў справах замежнай палітыкі.

Прадстаўнік цэйлонскага рабочага саюзу Дэ-Сільна дамагаўся, каб дамініёны мелі прадстаўніцтва ў ангельскім парламанце, альбо ў тых міністэрствах, якія бяруць удзел у кіраваньні ангельскай замежнай палітыкай.

Імперыялістычная прамова Макданальда

ЛЕНДАН, 3. У памяшканьні палатэ вобшчын адкрылася другая, гэтак званая, «імперская рабочая канфэрэнцыя», якая ўпяршыню адбылася ў 1925 г.

У канфэрэнцыі, скліканай па ініцыятыве ангельскай рабочай партыі, бяруць удзел рабочыя арганізацыі і прафсаюзыны аб'яднаныя ад кожнай часткі імперыі. У склад ангельскай дэлегацыі ўваходзяць найбольшыя выдатныя дзеячы генэрады, выканькому рабочай партыі і парламанцкай фракцыі рабочай партыі.

Канфэрэнцыя была адкрыта прывітаньнем прамоваю Макданальда, якая наслэ яскрава імперыялістычны характар. У часе абгаварэньня пытаньня аб палітычных адносінах унутры ангельскай імперыі, прадстаўнік Ірляндзкай рабочай партыі Джонсон, у прыватнасьці, супярэчыў супроць права Англіі высаджываць войскі на абшчы Ірляндзіі.

Прадстаўнік незалежнай рабочай партыі Канады Квін заявіў, што арганізацыя, прадстаўніком якой ён зьяўляецца, разглядае замежную палітыку, як самакаваную барацьбу паміж капіталістамі.

Прадстаўнік індыйскага кангрэсу трэд-юніёнаў Эндрус дамагаўся таго, што індыйскі народ павінен атрымаць права кантролю ў справах замежнай палітыкі.

Прадстаўнік цэйлонскага рабочага саюзу Дэ-Сільна дамагаўся, каб дамініёны мелі прадстаўніцтва ў ангельскім парламанце, альбо ў тых міністэрствах, якія бяруць удзел у кіраваньні ангельскай замежнай палітыкай.

Масква-Іркуцк па паветры

МАСКВА, 3. Адбыўся гадавы сход акцыянераў т-ва «Добралёт», які адобрыў работу праўленьня за мінулы год і зацьвердзіў работы т-ва на будучы год і перспектывым пачынаючы плян.

Асобна было падкрэсьлена на неабходнасьць арганізацыі новай паштовай паветранай лініі Масква-Іркуцк, да арганізацыі якой «Добралёт» прыступіць ужо ў ліпені бягучага году.



Пшпанскі дыктатар ПРЫМО-ДЗРЫБЗА мае намер перадаць уладу патрыятычнаму саюзу—крайне рэвалюцыйнай партыі чыной буржуазіі

на работу добровольных гражданских организаций. Рост их количества свидетельствует, что в настоящее время в стране наблюдается оживление общественной жизни. Работники предприятий и учреждений проявляют активную заинтересованность в улучшении условий труда и повышении производительности. Это свидетельствует о росте ответственности и инициативности советского народа.

Лайкавая рукавічка

замест браніраванага кулака

Чарговая канфэрэнцыя ангельскіх чыгуначнікаў

ЛЕНДАН, 3. У Брыстоле адкрылася чарговая гадавая канфэрэнцыя саюзу чыгуначнікаў.

Ва ўступнай прамоў старшыня саюзу Гор, закранаючы перагаворы паміж генэрадаю прафсаюзу і праціслоўцамі аб „міры ў прамысловасьці“, сказаў:

„Рабочыя не павінны ашукваць зьмена браніраванага кулака лайкавай рукавічкай, бо і кулак, і рукавічка кіруюцца адным і тым-жа мозгам“. Ня гледзячы на гэта Гор заявіў, што ён „не зьдзіраецца з тымі якія адмаўляюцца датыкацца да лайкавай рукавічкі“.

Забастоўка 35.000 тэкстыльшчыкаў у Індыі

КАБУЛ, 1. Як паведамляюць з Індыі, забастовачны рух у Індыйскай тэкстыльскай прамысловасьці пашыраецца. У Найтоне з прычыны канфлікту з адміністрацыяй забаставала 15.000 рабочых папярова-прадзільных фабрык.

У Алдане забаставала 20.000 тэкстыльшчыкаў. У Бамбэй адбыліся масавыя дэманстрацыі бастуючых тэкстыльшчыкаў. Дэманстранты неслі чырвоныя сьцягі. Паміж паліцыяй і дэманстрантамі адбылася сутычка. Паліцыя арыштавала некалькі арганізатараў дэманстрацыі.

КАБУЛ, 3. у Нагпуры (Паўднёвая Індыя) адбылася канфэрэнцыя прад-

на работу добровольных гражданских организаций. Рост их количества свидетельствует, что в настоящее время в стране наблюдается оживление общественной жизни. Работники предприятий и учреждений проявляют активную заинтересованность в улучшении условий труда и повышении производительности. Это свидетельствует о росте ответственности и инициативности советского народа.

Латвія--ў няволі замежных капіталістых

Па аблічэньнях латвійскага статыстычнага кіраўніцтва ўдзел замежнага капіталу ў акцыянных таварыствах Латвіі на 1 студзеня 1927 г. дасягаў 54 проц. агульнага іх капіталу, каля 85 млн. латаў. Капітал гэты знаходзіць у наступных краінах: Нямеччына—12,5 млн. латаў (14,7 проц.), Англія—10,6 млн. (12,5 проц.), Францыя—8,9 млн. (10,5 проц.), Злучаныя Штаты—8,2 млн. (9,6 проц.), і г. д. Польскі капітал у Латвіі дасягае толькі 1,3 млн. латаў (1,5 проц.). Як бачым, на першым месцы стаіць Нямеччына, капіталістыя якое цікавацца ўсімі галінамі гаспадарчага жыцьця Латвіі. Ангельскія капіталістыя цікавацца тэакаю прамысловасьцю, франка-бэльгійскія — шліхамі і сродкамі зьсісці, амерыканскія — банкамі.

Голад у Галіцыі

ВАРШАВА, 2. У Масювіцкім павеце ва Усходняй Галіцыі ўзнік голад. Становішча галадаючага сялянства тым больш сур'езнае, што пачалася влітэмія галаднага тыфусу. „Экспрэс Поранні“ заклікае ўрад арганізаваць дапамогу для галадаючых.

Забастоўка на бэрлінскіх хлебазаводах

БЭРЛІН, 2. Забастоўка на буйнейшых хлебных заводах Бэрліна працягваецца. Спроба прадстаўніка міністэрства працы дабіцца згоды паміж прадпрыемцамі і бастуючымі ня мелі посьпеху, бо прадпрыемцы пасля доўгіх перагавораў катэгарычна адмовіліся задавальніць патрабаваньне рабочых аб павышэньні зарплаты. Забастовачны камітэт у сучасны момант абгаворвае пытаньне аб магчымым завастрэньні барацьбы з прадпрыемцамі.

Тэзісы для дакладчыкаў аб дні вызвалення Беларусі ад белалаякаў і да дня канстытуцыі СССР

1. 8-я гадавіца вызвалення Беларусі ад белалаякаў і дзень канстытуцыі адзначыць.

а) На працягу трыдзяткі ў часе падручных перыядаў прасяці ў рабочыя гутаркі «Нацыянальная палітыка Усёй(6) і сав. улад», вызваленне Беларусі ад белалаякаў і падрыхтоўка Польшчы да новай боі;

б) У клубах 11 ліпеня арганізаваць вечары, прысвечаныя вызваленню Беларусі ад белалаякаў у пастаноўкай кароткіх дакладаў «Нашы дасягненні за восем год», успамінаў герою Чырвонай арміі Заходняга фронту і падполшчыкаў часоў польскай акупацыі;

в) Дзень вызвалення 11 ліпеня шырока высьветліць у друку;

2. Да моманту правядзення «Тыдню абароны» 1928 г. СССР, як і раней, знаходзіцца пад нагрозай нападу імперыялістыч; выходзячы з гэтага змест «Тыдню абароны» 1928 г. павінен быць наступны:

а) Прыцягненне ўсіх членаў арганізацыі АСО-АВХ, савецкай грамадзкай і шырокіх мас працоўных да правядзення тыдню абароны;

б) Праверка абароназдольнасці наша вайска і ўцягненне шырокіх мас працоўных у справу ваенізацыі.

в) Праверка выпраўнення дырэктывы партыі і масовых партарганізацый аб ваенізацыі камуністыч і камсамольцаў.

г) Праверка і ўзмацнення нізавых ячэек АСО-АВХ, уважка работы АСО-АВХ з работай прафсаюзаў і грамадзкіх арганізацый і Чырвонай арміі, выкаванне актыўна ўцягненне новых членаў.

д) Праверка работы па сутавастве з узмацненнем увагі Чырвонай арміі.

3. Для падрыхтоўкі і правядзення тыдню абароны на раёнах на прадырствах і ў вёсках утвараюцца камісіі з прадстаўнікоў ячэек АСО-АВХ, партыйных і камсамольскіх ячэек, прафесіянальных і савецкіх арганізацый:

1. З 10 па 22 ліпеня шляхам узаемнага абследавання абследаваць работу ячэек АСО-АВХ і шырока высьветліць у друку.

2. У працягу тыдню з 10 па 22-га ліпеня ў паўднёвых і ў раёнах на прадырствах і ў клубах шырока прапагандаваць задачы АСО-АВХ, згуртаваўшы галоўную увагу на ваеннай падрыхтоўцы членаў таварыства і працоўных.

3. У працягу тыдню абароны прасяці шырокую справядчаснасьць ячэек АСО-АВХ, прыцягваючы масы членаў таварыства ў актыўную работу ячэйкі.

4. 14 ліпеня ў горадзе Менску, Барысаўе і месцавых цэнтрах арганізаваць масавыя гуляньні, прысвечаныя пачатку тыдню абароны, арганізаваць ваенныя гульні, паказальныя баі і г. д.

5. 15 ліпеня (у нядзелю) ў гарадох і мястэчках ладзяцца нарады арганізацый АСО-АВХ, Чырвонага Крыжа, фікультуры і Аўтадору (дзе гэтыя маўдза).

6. З 15 па 22 ліпеня ладзяцца масавыя паказальныя працы гуртоў, атрадаў і каманд АСО-АВХ, праводзіцца агляд працы ячэек АСО-АВХ і конкурс з лепшую ячэйку АСО-АВХ (праз друку).

7. Усім мерамі дабівацца павялічэння лічэбовага росту арганізацыі за лік рабочых, сялян і вучняў, зьвярнуўшы увагу на ўцягненне жанчын. Праца таварыства ў гэтым напрамку павінна ісьці пад лэўнгам «Кожны працоўны савецкай краіны—сапраўды адданы—павінен быць у гэтай арганізацыі, актыўны

прымаць удзел у яе жыцці і праці і тым самым дапамагчы справе абароны савецкай краіны.

8. У працягу «тыдню абароны» прасяці масавыя гаспакурываньні.

9. З 15 па 22 ліпеня прасяці ў гарадох і раёнах конкурсы на лепшыя страляль, арганізаваўшы каманды лепшых стрэльцоў.

10. У працягу тыдню прасяці масавыя палявыя навучанні.

11. На прадырствах, установах і раёнах, а таксама і ў вёсках прасяці сходзі з дакладамі на тэму: Міжнароднае становішча, ваенная небяспека і задачы АСО-АВХ у справе абароны краіны і будаўніцтва Савецкага Саюза.

12. Правяці абнаўленне ваенных куткоў ў клубах, нардомах, каталіцкіх і дзе іх ня маюцца, стварыць запіскі, папоўніць бібліятэкі ваеннай літаратуры. Выпусціць насьценнае, высьвятляючы ў іх работу ячэек АСО-АВХ.

13. Выкарыстаць усе дэлегацыі сходы для пастаноўкі пытання шырока прапагандаваць ідэю АСО-АВХ.

14. Выкарыстаць радыё для перадачы дакладаў, зьвязаных з правядзеньнем «тыдню абароны».

15. У межах узмацнення фінансавай моцы таварыства прасяці наступныя мерапрыемствы:

а) Арганізаваць платныя грамадзкія гуляньні.

б) У межах узмацнення фонду абароны, дапусціць добраахвотныя зборы сродкаў шляхам падпісных лістоў, адработкі гадзін у фонд абароны і г. д. У вёсцы праводзіць гэтую работу пад лэўнгам «Першы спосаб на абарону СССР».

в) 14—15 і 21—22 ліпеня прасяці ў гарадох і ў мястэчках скарбачны збор.

г) Пачаць распрацоўваць на ячэйках білетаў 1-й Усебеларускай дэтарэй АСО-АВХ.

д) У межах узмацнення фонду абароны, дапусціць добраахвотныя зборы сродкаў шляхам падпісных лістоў, адработкі гадзін у фонд абароны і г. д. У вёсцы праводзіць гэтую работу пад лэўнгам «Першы спосаб на абарону СССР».

е) 14—15 і 21—22 ліпеня прасяці ў гарадох і ў мястэчках скарбачны збор.

ж) Пачаць распрацоўваць на ячэйках білетаў 1-й Усебеларускай дэтарэй АСО-АВХ.

3. Дзень стварэння СССР і 11 ліпеня—8-я гадавіца вызвалення Беларусі ад белалаякаў—гістарычныя даты ў жыцці працоўных ВССР.

1. 8-га ліпеня—дзень стварэння СССР і 11 ліпеня—8-я гадавіца вызвалення Беларусі ад белалаякаў—гістарычныя даты ў жыцці працоўных ВССР.

2. Вяскоў 1919 г. панская Польшча нагала на Савецкую Літву і Беларусь. Падтрыманая замежным капіталам, імкнуўшыся задушыць Савецкі рэспублікі, белая Польшча заняла Вільню і пасля пагромаў, арыштаў, аздакаў у рабочых і сялян, пачала наступальна дзейнічаць да ракі Вярозаі. Гэта было тады, калі Дзянікін падыходзіў да Тулы, а Юдзеніч гатовіўся да захапу чырвонага Піцера, вараў Ленінграду.

3. З мэтай задушэння рабочых і сялян, звароту абшарнікаў і фабрыкантаў, белая Польшча ішла тады пад шавіністычным і імперыялістычным лэўнгам аднаўлення Польшчы ў межах 1772 г. (да Кацарынскага падзелу) «ад мора і да мора».

4. Рабочыя і сяляне Беларусі добра памятаюць і ніколі не забудуць, у чым сутнасць панскага «дэмакратычнага» вызвалення. Зараз жа пасля прыходу польскай акупацыйнай арміі ў гарадох і мястэчках Беларусі, на вёсцы пачалі дзейнічаць пагромы, арышты, зьбіваўні. Зьвярнуліся абшарнікі, фабрыканты і іх прыхвасці, амылівае мясцовыя кулацтва і скрыны антысавецкіх элемэнтаў.

Турмы перапоўніліся рабочымі, гарадской беднягой, лепшымі прадстаўнікамі вясковай беднаты і сярэдняй і камуністымі. Паз, усёда і жандар—ажыццявілі на Беларусі ўсе жахі сярэднявекі.

5. Кампартыя выйшла з легальнага стану. Расце паўстанчы рух. Ствараюцца пад кіраўніцтвам кампартыі шматлікія партызанскія атрады, якія вядуць заўзятую барацьбу з акупантамі і панамі. Гэты рух найвялікшай моцы дасягае раньняе вясно 1920 г.

6. К гэтай часу Савецкі Саюз, праламаўшы прабоіну ў блёкадзе 14-дзяржаў, згуртаваў сваю увагу і на польскім фронце. Пад напорам Чырвонай арміі, дзейнічанні партызанскіх атрадаў у тыле польскай белай арміі і падтрыманні ўсяго працоўнага насельніцтва Беларусі, польская буржуазна-абшарніцкая акупацыя рухнула. 11-га ліпеня Чырвоная армія ўступіла ў Менск. Днём раней або пазьней Чырвоны сьцяг узьняўся ў Вабруйску, Слуцку і г. д. У Тыдзень гермін Беларусь зноў стала савецкай.

7. Адыходзячы з Беларусі, польскае войска руйнавала і паліла «пад чыстугу» ўсе, што ім нападдалася на шляху: фабрыкі і заводы станцыйныя будынкі, вадаправоды, масты, грамадзкія і прыватныя будынкі і інш. Адыход праводзіўся нячужанымі крыванымі зьбіваўнямі, расстрэламі, яўрэйскімі пагромамі, грабежніцтвамі, гвалтаваньнямі і г. д. (Пагром у 177 насел. пунктах).

8. Ад часу вызвалення Беларусі ад белалаякаў працоўныя Беларусі пры падтрыманні рабочых і сялян СССР пад кіраўніцтвам кампартыі пачалі залечваць свае раны ў гаспадарчым і культурным будаўніцтве сваёй краіны. Матэрыяльныя ўмовы жыцця рабочых і сялян паступова паліпшаюцца. У сучасны момант Савецкая Беларусь пакрылася

сеткай школ, бальніц, цэлым радам навуковых і даследчых інстытутаў створан Беларускі Універсітэт, Камвуз, Сельгаспадарчая акадэмія; вараў будуюцца рад новых фабрык і заводаў, Асінострой, масавы пераход селянства да шматпольна, пачатак калектывізацыі вёскі, развіццё ўсіх відаў кааперацыі, выжываем галечу і беднасць, вядзем барацьбу з кулаком і непаінам.

9. Напалітыка кампартыі і савецкай ўлады, накіраваная да ажыццяўлення сапраўднага роўнасці і братэрства ровных нацыянальнасьці, адыграе рад дасягненняў (школы, друк, нацсаветы, клубы, нардамы, каталіцкія і г. д.) Закон ЦВК ВССР аб працоўным упарадкаваньні яўрэй у зямлі, скарыстаны потым і ў другіх мясцох СССР. Павялічэнне Беларусі (у 1924 г.—Віцебшчына, Магілёўшчына і частка Смаленшчыны, у 1928 г.—Гомельшчына). Беларусізацыя дзяржаўных устаноў.

10. Тэрыторыя фашыскай Польшчы—прытулак банд і авантурыстаў, якія накіроўваюць сваю дзейнасць супроць СССР і ВССР. У першы год вызвалення Беларусі ад белалаякаў—банды Валаховіча, Савінава і інш. якія пераходзяць разгортваньню нашага сацыялістычнага будаўніцтва, потым зобойства паўпрэда СССР у Польшчы тав. Войкава, зобойства з.а. Апанскага і Голубева ў Менску змята на галдзев. прад. тав. Лізарва і г. д. Паход фашысцкіх арганізацый Стралецкіх дружын па шляху стэпана Ваторгі на Полацак, паднясёны ў вайсковых гульнях гэрба гор. Полацку і г. д. («Зьвязь» ад 28 чэрвеня г. г.). Усё гэта гаво-

рыць аб падрыхтоўцы Польшчы да нападу на СССР.

Фашысцкі пераварот у Польшчы (Пісудчына) за апошнія 2 гады асабіва цесна зьвязваў Польшчу з імперыялістычным блёкам Эўрапейскіх дзяржаў (гал. чынам з Англіяй). Польшча—пліцдарм ваеннай падрыхтоўкі імперыялістычных дзяржаў супроць працоўных СССР і ВССР (нарада Малой Антанты, павядка у Польшчу румынскіх і французскіх генералаў, праекты польскіх пісудчыкаў-фашыстаў аб захоне Заходняй Савецкай Украіны і г. д.). Расправа фашыскай Польшчы з нарастаючым рэвалюцыйным рухам унутры самой Польшчы і Заходняй Беларусі (асабіва працэс Грамады, працэс 128 камуністыч, арышты, турмы, ссылка, катаржныя прысуды, якіх нават ня ведала царская Расія). Адначасова ідэя пагоршэння матэрыяльнага становішча і жыццёвага ўзроўню шырокіх колаў працоўных Польшчы, Заходняй Беларусі, асабіва, за лік паліпшэння становішча буржуазіі, папоў і кулацкай верхавіны ў вёсцы (польская буржуазная індустрыялізацыя, памяшчэнне заробку рабочым і служачым аграрная рэформа, асаціцтва на крэсах і г. д.)

11. Польшча—па заяве нават буржуазных прадстаўнікоў краіна «мілітарызаваная», але ж не мілітарыстычная (вазва французскага сэнатара-паціфіста Ляфанта). Польская армія палынае па афіцыйных даных выш 30 проц. агульнае сумы выдаткаў дзяржавы. На тры міністэрствы: працы і сацыяльнай зобойскі, сель. гаспадаркі і аграрных рэформ ідэя па дзяржаўным боджэ-

рыць аб падрыхтоўцы Польшчы да нападу на СССР.

12. Супроць падрыхтоўкі імперыялізму да нападу на СССР узмацнім нашае гаспадарчае і культурнае будаўніцтва ВССР, развіццё масавых форм каапераваньня і калектывізацыі сельгаспадаркі, шырока ўцягненне мас у абарону краіны (Асоавіяхіму, індустрыялізацыю краіны, захоўваньне найвялікшай эканоміі, праверку масавых савецкіх і грамадзкіх арганізацый на грунце правядзення ў жыццё лэўнгу партыі аб пралетарскай самакрытыцы. Узмацнім савз рабочае класы і селянства. Увага беднаце і батрацтву супроць кулака і непаіна.

13. 6-га ліпеня—пяцігоддзье канстытуцыі СССР,—вынік перамогі рабочае класы. «Дыктатура пралетарыату ёсьць абычэны адной класай, пралетарыатам, усіх працоўных, г. з. кіраўніцтва» (Ленін). «Толькі пры дыктатуры пралетарыату народы б. Расіі ўнірніліся здабылі сваё імя (Беларусь, Узбэкістан, Армэнія і г. д.). Мы працуем над тым, каб зьмяніць Савецкі Саюз у камуністычную сям'ю». Гэта, больш чымся ўвароньне нацыянальнай самастойнасці». (Калінін). Савецкая дзяржаўнасць—прадпсылка поўнага вызвалення чалавечтва ад рабства.

14. Увага нізавой ячэйцы асоавіяхіму

У рабоце Асоавіяхіму ёсьць ня мала недахопаў. Важнейшым з іх зьяўляецца, бадай, слабасьць масавай работы і нізкая якасьць дзейнасці ячэек.

Ва ўсім СССР ёсьць каля 40.000 ячэек таварыства. Але мы мусім не памыліцца, калі скажам, што і дзесятая доля гэтых ячэек не разгарнула як трэба, сваю масавую работу. Асабіва кепска стаіць справа ў вёсцы, куды Асоавіяхіму яшчэ ня зусім прасякнуў. Паводле даных Асоавіяхіму, толькі ў адной 25-й частцы вёсак ёсьць асоавіяхіму ячэек налічваецца менш 17.000. А вялікая колькасць ячэек лічыцца толькі на паперы.

У мінулым годзе «Тыдзень абароны», як вядома, праішоў з выключным посьпехам. Але тады асабіва увага зварачалася на збор сродкаў у фонд «Наш адказ Чэчэ-бэрлену» і на колькасны рост членаў таварыства. У выніку «тыдню» у таварыства ўлілося да мілья-

наў членаў і вядуць сталую працу сярод яго, за гэты час працявалі 5 нарад, на якіх прапрацавалі 7 пытанняў.

Наогул, ячэйкамі недастаткова праводзіцца праца з беспартыйным актывам па згуртаваньні і ўцягненні яго ва ўсю правядзімую працу, як гаспадарчае, савецкае і культурнае будаўніцтва.

Надходзяць асеньня-зімовыя гаспадарчыя кампаніі (пэравыбары сельсаветаў, кааперацыі і г. д.), якія без дапамогі беспартыйнага актыву цяжка праводзіць: гэта—згуртаваньне і сталая праца з беспартыйным актывам. Праца з актывам, якая намечана плянам, павінна праводзіцца не на паперы, а ў жыцці.

Ячэйкі, якія маюць вучот актыву і вядуць сталую працу сярод яго, за гэты час працявалі 5 нарад, на якіх прапрацавалі 7 пытанняў.

Наогул, ячэйкамі недастаткова праводзіцца праца з беспартыйным актывам па згуртаваньні і ўцягненні яго ва ўсю правядзімую працу, як гаспадарчае, савецкае і культурнае будаўніцтва.

Надходзяць асеньня-зімовыя гаспадарчыя кампаніі (пэравыбары сельсаветаў, кааперацыі і г. д.), якія без дапамогі беспартыйнага актыву цяжка праводзіць: гэта—згуртаваньне і сталая праца з беспартыйным актывам. Праца з актывам, якая намечана плянам, павінна праводзіцца не на паперы, а ў жыцці.

Увага нізавой ячэйцы асоавіяхіму

9. Шэцінскія шкіднікі—служкі міжнароднай буржуазіі. Уважліва пільнасць, дамо адпор шкідніцтву і контр-рэвалюцыі!

10. Чырвонай арміі ў барацьбе з капіталістычна забяспечана братаўскае падтрыманьне пралетарату ўсіх краін. Няхай жыве міжнародная салядарнасць рабочых!

11. «Тыдзень абароны» — агляд культурнага росту працоўных Саюзу, праверка іх гатоўнасці да абароны сацыялістычнага будаўніцтва.

12. У «Тыдзень абароны»—прывітаньне Чырвонай арміі ад рабочых і сялян.

13. Узмацняйце морскі, паветраны моцны і здаровы маладзёны!

24. Шэфскія таварыствы! Дапамагце працоўнаму селянству ў рабоце на абарону СССР.

25. Прафсаюзы! У «Тыдзень абароны» ўзмацнеце падрыхтоўку да абароны Саветаў, папоўніце пралетарскія рады Асоавіяхіму.

26. Адзіна добра працуючы гурто лепш сотні рэвалюцый аб дапамозе Асоавіяхіму.

27. Камсамольцы, будуйце моцныя рады байцоў за справу камунізму!

28. Камуністычная партыя—праддэр і практычны арганізатар поўнай перамогі камунізму!

29. Асноўнай задачай бядучага «Тыдню абароны» зьяўляецца таму паліпшэнне якасьці масавай работы,—у першую чаргу, нізавых ячэек таварыства. У адраўненне ад мінулага году дзясць будзе адбівацца збор сродкаў не на ўзмацненне тэхнічнай базы абароны, а на ўзмацненне масавай работы. Для гэтага ствараецца спецыяльны фонд узмацнення масавай работы Асоавіяхіму. Гэты фонд павінен будзе адыграць важную ролю ў ажыццяўленьні ўсёй работы, бо адна з галоўных труднасцяў у рабоце ячэек, гэта—адсутнасць сродкаў.

Той жа пленум Цэнтральнага Савету праішоў у межах паліпшэння фінансавага становішча ячэек пакаідаць у іх распрацаваньні 30 проц. ад членскіх уносаў. Распрацаван таксама рад практычных узаваньняў аб разгортваньні асноўных галін масавай работы.

Выпушчана масавая папулярная літаратура і спецыяльная бібліятэчка актывістага. Выдаецца таксама спецыяльная селянская вайсковая газета «На варце». Такім чынам Ц. С. за апошні час прыняў рашэньне каб дапамагчы ячэйкам у рабоце. Але гэтыя мерапрыемствы цэнтру толькі тады прывядуць да паліпшэння работы, калі самі ячэйкі правяць выстарчальную ацкаўленасць і энэргію.

Ад агульных разважанняў і гутарак аб ваеннай небяспецы трэба перайсьці да штодзённай практычнай работы. Толькі гэта работа можа па сапраўднаму зацікавіць шырокую масу.

Ці ёсьць у вёсцы матэрыялы для разгортваньня практычнай асоавіяхіму работы?—Ёсьць і вельмі вялікая.

Можна арганізаваць даследчы-паказальны вучастак па ўжыванні мінеральнага ўгнаеньня. Можна ўдзельнічаць у ровня вайсковых авіяцыйных і хемічных гурты.

Хіба сярод мільённай масы д. прывынікаў, пераменьнікаў і в. д. д. Мы працуем над тым, каб зьмяніць Савецкі Саюз у камуністычную сям'ю. Гэта, больш чымся ўвароньне нацыянальнай самастойнасці». (Калінін). Савецкая дзяржаўнасць—прадпсылка поўнага вызвалення чалавечтва ад рабства.

АПА ЦК КП(б)Б.

29. Асноўнай задачай бядучага «Тыдню абароны» зьяўляецца таму паліпшэнне якасьці масавай работы,—у першую чаргу, нізавых ячэек таварыства. У адраўненне ад мінулага году дзясць будзе адбівацца збор сродкаў не на ўзмацненне тэхнічнай базы абароны, а на ўзмацненне масавай работы. Для гэтага ствараецца спецыяльны фонд узмацнення масавай работы Асоавіяхіму. Гэты фонд павінен будзе адыграць важную ролю ў ажыццяўленьні ўсёй работы, бо адна з галоўных труднасцяў у рабоце ячэек, гэта—адсутнасць сродкаў.

Той жа пленум Цэнтральнага Савету праішоў у межах паліпшэння фінансавага становішча ячэек пакаідаць у іх распрацаваньні 30 проц. ад членскіх уносаў. Распрацаван таксама рад практычных узаваньняў аб разгортваньні асноўных галін масавай работы.

Выпушчана масавая папулярная літаратура і спецыяльная бібліятэчка актывістага. Выдаецца таксама спецыяльная селянская вайсковая газета «На варце». Такім чынам Ц. С. за апошні час прыняў рашэньне каб дапамагчы ячэйкам у рабоце. Але гэтыя мерапрыемствы цэнтру толькі тады прывядуць да паліпшэння работы, калі самі ячэйкі правяць выстарчальную ацкаўленасць і энэргію.

Ад агульных разважанняў і гутарак аб ваеннай небяспецы трэба перайсьці да штодзённай практычнай работы. Толькі гэта работа можа па сапраўднаму зацікавіць шырокую масу.

Ці ёсьць у вёсцы матэрыялы для разгортваньня практычнай асоавіяхіму работы?—Ёсьць і вельмі вялікая.

Можна арганізаваць даследчы-паказальны вучастак па ўжыванні мінеральнага ўгнаеньня. Можна ўдзельнічаць у ровня вайсковых авіяцыйных і хемічных гурты.

Хіба сярод мільённай масы д. прывынікаў, пераменьнікаў і в. д. д. Мы працуем над тым, каб зьмяніць Савецкі Саюз у камуністычную сям'ю. Гэта, больш чымся ўвароньне нацыянальнай самастойнасці». (Калінін). Савецкая дзяржаўнасць—прадпсылка поўнага вызвалення чалавечтва ад рабства.

Увага нізавой ячэйцы асоавіяхіму

У рабоце Асоавіяхіму ёсьць ня мала недахопаў. Важнейшым з іх зьяўляецца, бадай, слабасьць масавай работы і нізкая якасьць дзейнасці ячэек.

Ва ўсім СССР ёсьць каля 40.000 ячэек таварыства. Але мы мусім не памыліцца, калі скажам, што і дзесятая доля гэтых ячэек не разгарнула як трэба, сваю масавую работу. Асабіва кепска стаіць справа ў вёсцы, куды Асоавіяхіму яшчэ ня зусім прасякнуў. Паводле даных Асоавіяхіму, толькі ў адной 25-й частцы вёсак ёсьць асоавіяхіму ячэек налічваецца менш 17.000. А вялікая колькасць ячэек лічыцца толькі на паперы.

У мінулым годзе «Тыдзень абароны», як вядома, праішоў з выключным посьпехам. Але тады асабіва увага зварачалася на збор сродкаў у фонд «Наш адказ Чэчэ-бэрлену» і на колькасны рост членаў таварыства. У выніку «тыдню» у таварыства ўлілося да мілья-

наў членаў і вядуць сталую працу сярод яго, за гэты час працявалі 5 нарад, на якіх прапрацавалі 7 пытанняў.

Наогул, ячэйкамі недастаткова праводзіцца праца з беспартыйным актывам па згуртаваньні і ўцягненні яго ва ўсю правядзімую працу, як гаспадарчае, савецкае і культурнае будаўніцтва.

Надходзяць асеньня-зімовыя гаспадарчыя кампаніі (пэравыбары сельсаветаў, кааперацыі і г. д.), якія без дапамогі беспартыйнага актыву цяжка праводзіць: гэта—згуртаваньне і сталая праца з беспартыйным актывам. Праца з актывам, якая намечана плянам, павінна праводзіцца не на паперы, а ў жыцці.

Увага нізавой ячэйцы асоавіяхіму

У рабоце Асоавіяхіму ёсьць ня мала недахопаў. Важнейшым з іх зьяўляецца, бадай, слабасьць масавай работы і нізкая якасьць дзейнасці ячэек.

Ва ўсім СССР ёсьць каля 40.000 ячэек таварыства. Але мы мусім не памыліцца, калі скажам, што і дзесятая доля гэтых ячэек не разгарнула як трэба, сваю масавую работу. Асабіва кепска стаіць справа ў вёсцы, куды Асоавіяхіму яшчэ ня зусім прасякнуў. Паводле даных Асоавіяхіму, толькі ў адной 25-й частцы вёсак ёсьць асоавіяхіму ячэек налічваецца менш 17.000. А вялікая колькасць ячэек лічыцца толькі на паперы.

Той жа пленум Цэнтральнага Савету праішоў у межах паліпшэння фінансавага становішча ячэек пакаідаць у іх распрацаваньні 30 проц. ад членскіх уносаў. Распрацаван таксама рад практычных узаваньняў аб разгортваньні асноўных галін масавай работы.

Прэзидум ВОНГ СССР заслушаў 2 дзевя справачных дэклад старшын ВОНГ ВССР тав. Карпа і судавала галоўнай інспэцыі Савецкага ВОНГ, якая абвешчала работу беларускай прамысловасці.

Тав. Карп у сваім дэкладзе адзначыў агульны рыс характэрны ВССР, становішча прамысловасці, сельскае гаспадарства і становішча рынку працы. Асобна ўвага была звернута ў дэкладзе на неабходнасць пашырэння будаўніцтва прамысловых вытворчых і на больш высокай тэхнічнай базе. Тав. Карп зазначыў на дасягненні беларускай прамысловасці, з аднаго боку, на недахопах і дэфектах ў яе рабоце—з другога.

Судавала галоўнай інспэцыі ВОНГ СССР высунуў пытанне аб тым, што, у звязку з паступальным мясцоваму сярня, далейшы развіццё беларускай прамысловасці павінен будавацца на выкарыстанні прыроднага сямру. Галоўная інспэцыя адзначыла неадхопам у гэтым звязаным сабекошту і ў справе капітальнага будаўніцтва прамысловасці ВССР.

Прэзидум ВОНГ СССР, пасля абмеркавання думкамі, прыняў у асноўным прапанаваную аму рэвалюцыю, друкіўшы спецыяльнай камісіі з 5 чалавек, пад старшынствам члена прэзидума, тав. Долгана, прапрацаваць яе ў трыдзятый тэрмін. У ёй адзначана, што неабходна ўзмацніць тэмпу прамысловага будаўніцтва ВССР як за кошт галін, якія боюцца на мясцовым сярня, так і за кошт вытворчых, якія апрацоўваюць на прыватнай аму рэвалюцыю, тав. Долгана, прапрацаваць яе ў трыдзятый тэрмін. У ёй адзначана, што неабходна ўзмацніць тэмпу прамысловага будаўніцтва ВССР як за кошт галін, якія боюцца на мясцовым сярня, так і за кошт вытворчых, якія апрацоўваюць на прыватнай аму рэвалюцыю, тав. Долгана, прапрацаваць яе ў трыдзятый тэрмін.

Разам з тым адзначана неабходнасць на ўсёй беларускай прамысловасці ў дэкладзе друкіўшы аб звязаным сабеко-

шту. Невялікія гэтыя групы мелі месца на галінах, узвешана вага якіх у беларускай прамысловасці высока: па вапнавай, дрэваапрацоўчай, вапнавай і інш. галінах. У ВССР мела месца парушэнне плавявай дысцыпліны будаўніцтва; у некаторых выпадках будаўніцтва вялося без аднаводнай падрыхтоўкі, перыядамі, па Добрунскай фабрыцы паперы. Адначасна таксама фінаансавалі напружанасць і недахват спецыялістаў у беларускай прамысловасці. У бігучым годзе, аднак, пачынаецца ажыццяўляцца агульнае адраўняванне гаспадарства прамысловасці, прадуцтвамае прафінансаванне 1927-1928 г.

Намечаны наступныя мерапрыемствы: пачаць з далейшым развіццём асноўных галін прамысловасці, асабліва ўвага павінен быць звернута на разгортванне швейнай, трыкатажнай, галітарайнай і інш. галін. Трэба забяспечыць правядзенне ў жніўдзі паставак 3-й сесіі ЦВК СССР аб узмацненні тэмпу прамысловага будаўніцтва ВССР. Трэба палепшыць рацыяналізацыю вытворчых працэсаў, пярэдня выканаць звязаным сабекошту на 6 проц., абавязкова дабіцца скарачэння агульна-заводскіх выдаткаў на 20 проц., правесці падрыхтоўку і перападрыхтоўку гаспадарчых кадраў працоўнай. Павінен быць узмацнена ўвага да развіцця мясцовай і самавузнай прамысловасці Беларусі з узмацненнем вытворчых кааператываў самавузнай. Ухвалена спецыялізацыя апарату, намечана ВОНГ ВССР.

Адначасова Прэзидум ВОНГ СССР паставіў праць тры тымі абмеркаваць да пасобным пасаджэнні пытанне аб пабудове ў Беларусі фабрыкі штучнага вапна. Гэта пытанне павінен быць наперад разгледзена ў навукова-тэхнічным саваде і ў камітэце штучнага вапна.

— Нельга сказаць, каб работа па шэфстве была ў нас на заводзе пастаўлена добра,—гаворыць старшыня выканбюро шэфтварыства заводу «Чырвоная Зара» т. Аропкер.

Праўда, справа шэфства на заводзе пастаўлена кепска. З 7 чалавек, якія ўваходзяць у склад выканбюро, працуюць толькі адзін старшыня. Ён і ў вёску выязджае, ён і перапіску вядзе, ён і сувязь з райкомам трымае, ён і дэклады робіць у вёсцы і г. д. Адно, чаго яму ня треба рабіць, гэта выбіраць членскія ўносы. Уся-ж іншая работа ускладнена выключна на яго.

А між тым, калі паглядзець павархоўна, калі падысці толькі з фармальнага боку да работы па шэфстве на заводзе «Чырвоная Зара», можна лёгка памыліцца. Фармальна зроблена шмат.

— Удалося, кажа т. Аропкер,—устанавіць у вёсцы Новы Двор 4-лямповы радыё-прыёмнік з гучнагаварыцелем, удалося арганізаваць у вёсцы піянер-атрад, правесці 2 экскурсіі селян у Менск, адлучана 35 руб. на насенне бяднейшым селянам.

— Спрабавалі мы таксама,—кажа далей т. Аропкер,—арганізаваць у вёсцы Харэўкі калгас. Сяляне былі адвадлены гэтай спробай, але РВК праваў усю справу. Падалі яму заяву, яна цэлы месяц ляжала пад сукном. Чакалі, чакалі сяляне прадстаўніка з РВК і не дачакаліся.

Нешта па шэфстве робіцца, але аб гэтым рабочыя ня ведаюць.

Так, па сутнасці стаіць справа.

Невялікія рабюраўскія заметкі... На шэрых памятах аркушоў паперы... Заметкі вялікай грамадзкай значымасці. Рабюры б'юць трывогу, сыгналізуюць аб абураючых выпадках на некаторых нашых прадпрыемствах.

Галавацтва ў будаўніцтве, пралікі, некарыстаньне абсталявання, дрэнная якасць прадукцыі, прастой, казённая беспэлапотнасць, работа «на авось»,—узяты на мушкет рабюраўскага пара.

Ад імя рабочых рабюры патрабуюць увагі вышэйшых устаноў да іх прадпрыемства, абследавання, пакарэння вінаватых на заслугах.

Шырокія пласты рабочых прагавяту ўцягваюцца ў крытыку нашых недахопаў у імя рацыяналізацыі, у імя сацыялістычнага будаўніцтва.

Рабочыя кардоннай фабрыкі імя Леніна абураюцца неадхопамі, дрэннымі распараджэннямі Белпатресту, загадамі, якія каштуюць шмат лішніх грошай. Сёння трэст загадвае ўстанавіць машыну, заўтра ён адмяняе распараджэнне і настаявае на адраўдзі машынына другую фабрыку. Загранічнае абсталяванне качуе з адной фабрыкі на другую, не знаходзячы сабе прытулку.

Рабочыя гуты «Ільіч» крытыку адміністрацыю, якая пералічвае з-за сваёй беспэлапотнасці і чыста расійскай абмоўшчыны невялікі тым. руб. на такі даступны прадукт, як салома.

Рабочыя пярэкога заводу «Чырвоны Кастрычнік» не знаходзяць слоў для асуджэння беспэлапотнасці на заводзе, дзе выкідаецца 70 тыс. руб. на нікому не патрэбную і вяходную прадукцыю.

Гэта—здаровая крытыка звіню, крытыка, якая праследуе задачай—зрабіць нас больш моцнымі, спыніць раскіданне сродкаў, неабходных для індустрыялізацыі краіны.

Цікавы факт. Там, дзе безгаспадарчасць зьвіла сабе моцнае гняздо—там рабочыя на ўцягнуты ў справу будаўніцтва, у «свідомую працу на вытворчых». На заводзе «Чырвоны Кастрычнік» вытворчыя наравы амаль што ня склісаліся. Слаба працуюць вытворчыя камісіі і на кардоннай фабрыцы.

Вытворчыя наравы і камісіі, а таксама часовыя кантрольныя камісіі—арган вылаўлення вытворчай практыкі пралетарыяту, орган крытыкі звіню, орган рабочага кантролю.

Там, дзе на прыслухоўваюцца да іх думкі, там, дзе рабочыя ініцыятыва ў загоне, там, дзе нама масавага кантролю,—там удачна глеба для безгаспадарчасці, для ўсялякіх форм свядомага або несвядомага шкідніцтва.

Шэфствуе адзін старшыня

(Завод «Чырвоная Зара», Менск)

— Нельга сказаць, каб работа па шэфстве была ў нас на заводзе пастаўлена добра,—гаворыць старшыня выканбюро шэфтварыства заводу «Чырвоная Зара» т. Аропкер.

Праўда, справа шэфства на заводзе пастаўлена кепска. З 7 чалавек, якія ўваходзяць у склад выканбюро, працуюць толькі адзін старшыня. Ён і ў вёску выязджае, ён і перапіску вядзе, ён і сувязь з райкомам трымае, ён і дэклады робіць у вёсцы і г. д. Адно, чаго яму ня треба рабіць, гэта выбіраць членскія ўносы. Уся-ж іншая работа ускладнена выключна на яго.

А між тым, калі паглядзець павархоўна, калі падысці толькі з фармальнага боку да работы па шэфстве на заводзе «Чырвоная Зара», можна лёгка памыліцца. Фармальна зроблена шмат.

— Удалося, кажа т. Аропкер,—устанавіць у вёсцы Новы Двор 4-лямповы радыё-прыёмнік з гучнагаварыцелем, удалося арганізаваць у вёсцы піянер-атрад, правесці 2 экскурсіі селян у Менск, адлучана 35 руб. на насенне бяднейшым селянам.

— Спрабавалі мы таксама,—кажа далей т. Аропкер,—арганізаваць у вёсцы Харэўкі калгас. Сяляне былі адвадлены гэтай спробай, але РВК праваў усю справу. Падалі яму заяву, яна цэлы месяц ляжала пад сукном. Чакалі, чакалі сяляне прадстаўніка з РВК і не дачакаліся.

Нешта па шэфстве робіцца, але аб гэтым рабочыя ня ведаюць.

Так, па сутнасці стаіць справа.

Невялікія рабюраўскія заметкі... На шэрых памятах аркушоў паперы... Заметкі вялікай грамадзкай значымасці. Рабюры б'юць трывогу, сыгналізуюць аб абураючых выпадках на некаторых нашых прадпрыемствах.

Галавацтва ў будаўніцтве, пралікі, некарыстаньне абсталявання, дрэнная якасць прадукцыі, прастой, казённая беспэлапотнасць, работа «на авось»,—узяты на мушкет рабюраўскага пара.

Ад імя рабочых рабюры патрабуюць увагі вышэйшых устаноў да іх прадпрыемства, абследавання, пакарэння вінаватых на заслугах.

Шырокія пласты рабочых прагавяту ўцягваюцца ў крытыку нашых недахопаў у імя рацыяналізацыі, у імя сацыялістычнага будаўніцтва.

Рабочыя кардоннай фабрыкі імя Леніна абураюцца неадхопамі, дрэннымі распараджэннямі Белпатресту, загадамі, якія каштуюць шмат лішніх грошай. Сёння трэст загадвае ўстанавіць машыну, заўтра ён адмяняе распараджэнне і настаявае на адраўдзі машынына другую фабрыку. Загранічнае абсталяванне качуе з адной фабрыкі на другую, не знаходзячы сабе прытулку.

Рабочыя гуты «Ільіч» крытыку адміністрацыю, якая пералічвае з-за сваёй беспэлапотнасці і чыста расійскай абмоўшчыны невялікі тым. руб. на такі даступны прадукт, як салома.

Рабочыя пярэкога заводу «Чырвоны Кастрычнік» не знаходзяць слоў для асуджэння беспэлапотнасці на заводзе, дзе выкідаецца 70 тыс. руб. на нікому не патрэбную і вяходную прадукцыю.

Гэта—здаровая крытыка звіню, крытыка, якая праследуе задачай—зрабіць нас больш моцнымі, спыніць раскіданне сродкаў, неабходных для індустрыялізацыі краіны.

Цікавы факт. Там, дзе безгаспадарчасць зьвіла сабе моцнае гняздо—там рабочыя на ўцягнуты ў справу будаўніцтва, у «свідомую працу на вытворчых». На заводзе «Чырвоны Кастрычнік» вытворчыя наравы амаль што ня склісаліся. Слаба працуюць вытворчыя камісіі і на кардоннай фабрыцы.

Вытворчыя наравы і камісіі, а таксама часовыя кантрольныя камісіі—арган вылаўлення вытворчай практыкі пралетарыяту, орган крытыкі звіню, орган рабочага кантролю.

Там, дзе на прыслухоўваюцца да іх думкі, там, дзе рабочыя ініцыятыва ў загоне, там, дзе нама масавага кантролю,—там удачна глеба для безгаспадарчасці, для ўсялякіх форм свядомага або несвядомага шкідніцтва.

С. Шумскі.

— Нельга сказаць, каб работа па шэфстве была ў нас на заводзе пастаўлена добра,—гаворыць старшыня выканбюро шэфтварыства заводу «Чырвоная Зара» т. Аропкер.

Праўда, справа шэфства на заводзе пастаўлена кепска. З 7 чалавек, якія ўваходзяць у склад выканбюро, працуюць толькі адзін старшыня. Ён і ў вёску выязджае, ён і перапіску вядзе, ён і сувязь з райкомам трымае, ён і дэклады робіць у вёсцы і г. д. Адно, чаго яму ня треба рабіць, гэта выбіраць членскія ўносы. Уся-ж іншая работа ускладнена выключна на яго.

А між тым, калі паглядзець павархоўна, калі падысці толькі з фармальнага боку да работы па шэфстве на заводзе «Чырвоная Зара», можна лёгка памыліцца. Фармальна зроблена шмат.

— Удалося, кажа т. Аропкер,—устанавіць у вёсцы Новы Двор 4-лямповы радыё-прыёмнік з гучнагаварыцелем, удалося арганізаваць у вёсцы піянер-атрад, правесці 2 экскурсіі селян у Менск, адлучана 35 руб. на насенне бяднейшым селянам.

— Спрабавалі мы таксама,—кажа далей т. Аропкер,—арганізаваць у вёсцы Харэўкі калгас. Сяляне былі адвадлены гэтай спробай, але РВК праваў усю справу. Падалі яму заяву, яна цэлы месяц ляжала пад сукном. Чакалі, чакалі сяляне прадстаўніка з РВК і не дачакаліся.

Нешта па шэфстве робіцца, але аб гэтым рабочыя ня ведаюць.

Так, па сутнасці стаіць справа.

Невялікія рабюраўскія заметкі... На шэрых памятах аркушоў паперы... Заметкі вялікай грамадзкай значымасці. Рабюры б'юць трывогу, сыгналізуюць аб абураючых выпадках на некаторых нашых прадпрыемствах.

Галавацтва ў будаўніцтве, пралікі, некарыстаньне абсталявання, дрэнная якасць прадукцыі, прастой, казённая беспэлапотнасць, работа «на авось»,—узяты на мушкет рабюраўскага пара.

Ад імя рабочых рабюры патрабуюць увагі вышэйшых устаноў да іх прадпрыемства, абследавання, пакарэння вінаватых на заслугах.

Шырокія пласты рабочых прагавяту ўцягваюцца ў крытыку нашых недахопаў у імя рацыяналізацыі, у імя сацыялістычнага будаўніцтва.

Рабочыя кардоннай фабрыкі імя Леніна абураюцца неадхопамі, дрэннымі распараджэннямі Белпатресту, загадамі, якія каштуюць шмат лішніх грошай. Сёння трэст загадвае ўстанавіць машыну, заўтра ён адмяняе распараджэнне і настаявае на адраўдзі машынына другую фабрыку. Загранічнае абсталяванне качуе з адной фабрыкі на другую, не знаходзячы сабе прытулку.

Рабочыя гуты «Ільіч» крытыку адміністрацыю, якая пералічвае з-за сваёй беспэлапотнасці і чыста расійскай абмоўшчыны невялікі тым. руб. на такі даступны прадукт, як салома.

Рабочыя пярэкога заводу «Чырвоны Кастрычнік» не знаходзяць слоў для асуджэння беспэлапотнасці на заводзе, дзе выкідаецца 70 тыс. руб. на нікому не патрэбную і вяходную прадукцыю.

Гэта—здаровая крытыка звіню, крытыка, якая праследуе задачай—зрабіць нас больш моцнымі, спыніць раскіданне сродкаў, неабходных для індустрыялізацыі краіны.

Цікавы факт. Там, дзе безгаспадарчасць зьвіла сабе моцнае гняздо—там рабочыя на ўцягнуты ў справу будаўніцтва, у «свідомую працу на вытворчых». На заводзе «Чырвоны Кастрычнік» вытворчыя наравы амаль што ня склісаліся. Слаба працуюць вытворчыя камісіі і на кардоннай фабрыцы.

Вытворчыя наравы і камісіі, а таксама часовыя кантрольныя камісіі—арган вылаўлення вытворчай практыкі пралетарыяту, орган крытыкі звіню, орган рабочага кантролю.

Там, дзе на прыслухоўваюцца да іх думкі, там, дзе рабочыя ініцыятыва ў загоне, там, дзе нама масавага кантролю,—там удачна глеба для безгаспадарчасці, для ўсялякіх форм свядомага або несвядомага шкідніцтва.

Невялікія рабюраўскія заметкі... На шэрых памятах аркушоў паперы... Заметкі вялікай грамадзкай значымасці. Рабюры б'юць трывогу, сыгналізуюць аб абураючых выпадках на некаторых нашых прадпрыемствах.

Галавацтва ў будаўніцтве, пралікі, некарыстаньне абсталявання, дрэнная якасць прадукцыі, прастой, казённая беспэлапотнасць, работа «на авось»,—узяты на мушкет рабюраўскага пара.

Ад імя рабочых рабюры патрабуюць увагі вышэйшых устаноў да іх прадпрыемства, абследавання, пакарэння вінаватых на заслугах.

Шырокія пласты рабочых прагавяту ўцягваюцца ў крытыку нашых недахопаў у імя рацыяналізацыі, у імя сацыялістычнага будаўніцтва.

Рабочыя кардоннай фабрыкі імя Леніна абураюцца неадхопамі, дрэннымі распараджэннямі Белпатресту, загадамі, якія каштуюць шмат лішніх грошай. Сёння трэст загадвае ўстанавіць машыну, заўтра ён адмяняе распараджэнне і настаявае на адраўдзі машынына другую фабрыку. Загранічнае абсталяванне качуе з адной фабрыкі на другую, не знаходзячы сабе прытулку.

Рабочыя гуты «Ільіч» крытыку адміністрацыю, якая пералічвае з-за сваёй беспэлапотнасці і чыста расійскай абмоўшчыны невялікі тым. руб. на такі даступны прадукт, як салома.

Рабочыя пярэкога заводу «Чырвоны Кастрычнік» не знаходзяць слоў для асуджэння беспэлапотнасці на заводзе, дзе выкідаецца 70 тыс. руб. на нікому не патрэбную і вяходную прадукцыю.

Гэта—здаровая крытыка звіню, крытыка, якая праследуе задачай—зрабіць нас больш моцнымі, спыніць раскіданне сродкаў, неабходных для індустрыялізацыі краіны.

Цікавы факт. Там, дзе безгаспадарчасць зьвіла сабе моцнае гняздо—там рабочыя на ўцягнуты ў справу будаўніцтва, у «свідомую працу на вытворчых». На заводзе «Чырвоны Кастрычнік» вытворчыя наравы амаль што ня склісаліся. Слаба працуюць вытворчыя камісіі і на кардоннай фабрыцы.

Вытворчыя наравы і камісіі, а таксама часовыя кантрольныя камісіі—арган вылаўлення вытворчай практыкі пралетарыяту, орган крытыкі звіню, орган рабочага кантролю.

Там, дзе на прыслухоўваюцца да іх думкі, там, дзе рабочыя ініцыятыва ў загоне, там, дзе нама масавага кантролю,—там удачна глеба для безгаспадарчасці, для ўсялякіх форм свядомага або несвядомага шкідніцтва.

сяч руб.
Зноў аб вухнапэх
(Завод «Чырвоны Кастрычнік», Ворша)

Некалькі гадоў рыхтаваўся завод да вырабу вухнапэх. У 1927 годзе пачаў працаваць вухнапэх цэх.

Рэалізацыя гэтай прадукцыі была даручана Белпатрэсту, але апошні адмовіўся ад гэтай справы, бо якасць прадукцыі была недабрал.

Нядаўна кіраўніцтва заводу паставіла перад Белметалтрэстам пытанне аб перанятасці і няметазгоднасці далейшай выпрацоўкі вухнапэх.

Але Белметалтрэст ня даў ніякіх канкрэтных распараджэнняў.

Зараз на складзе заводу ляжыць 1241 скрыня па дазе 15 руб. кожная. Цэх пасля двухтыднёвага перапынку зноў пачне вырабляць нікому не патрэбную прадукцыю. Гэтая справа ўжо каштуе заводу 70.000 р.

Рабочыя заводу патрабуюць ад Белметалтрэсту тэрміновага адшукання рынку збыту для вухнапэх, або спынення вылаўлення сродкаў на выпрацоўку вяходнай прадукцыі.

В. С.

Ліст з чырвоных лягоў

У таямнай цішыні ночы

А. Карачун

Сонца скопа глынула на вечар і ўтаніла свае залатыя косы ў змрочную шарань.

Мізернае святло ўзышоўшага месяца ў вясонні небо стала больш строгім і яркім. Цяпер яно залазіла ў самы густы лес і тужылася пракалоць густое сцісненне хваёвага галля, што гэтак строма, бы на варту, выставіла спарышы шыпулек.

Мы сваім разьдзелам спаткалі гэты зусім янаці задумены вечар, ідучы па нільнай дарозе ў поўнай баавай падрыхтаванасці. Байцы, уросшы ў цвёрдую каляну, адмервалі роўныя цвёрдыя крокі і ўзнімалі лёгкае шуршанье смянуцага плеску. Дарогу ціснулі з абодва бакоў сцены стройных падгалістых хвоек і час ад часу мэрлялі яе перасеч і ўтваралі штучныя выкрутасы, завіткі і выступы.

Калёна, што няма, рухалася ціха. Толькі калі дарога мясцімі рабілася да неажлівасці плечанай, яна аварочвала ў бок з дарогі, пад хвойні і парушала таемнасць цішыні. Там густы прыплесканне да зямлі імшар шачтаў, шуршэлі шышы, шансалі шыпулькі—сухія, жалючыя, аб цвёрдую надешу абутку. Лёгкі хруст тонкага ст-

га лам'я заглушаў шлохі шышэлі і ў цішыні аддаваўся звонка і цудоўна.

На твары ў кожнага байца чытаеш нейкую таемнасць, а не яшчэ больш хавае ў сабе гэты густы сасоньнік, што глядзіць высока ўверх, у святла-агнявую прабоіну неба—на ўсплыўшы месяц.

Направа марш!

Зусім паўнопатам скамандаваў камандзір, калі нашу каляну адгарадзіў ад цёмнай сцяны лесу добры кавалак шырокай дарогі. Мы звярнулі на купістае пасыбішча. Запахла сырасьцю і ліснаю гар'ю. Па правы бок ад нас падымаліся крутыя ўзгоркі, што высілі на сваіх сьпінах рэдкія хвой і густыя хмызьнякі.

Некалькі сонць крокаў, і мы на карчаватай і караністай дарожцы ўзнізіліся на круты ўзгорак. Камандзір аглядаў сваім вострым і прывычным да начной шэрані зрокам мясцовасць і падаўся ўперад. А сьлядак за ім і ўся каляна, якая цяпер расцягнулася, напалову завулілася і пакрывілася ў зыгзагі. Гэткая яна заставалася аж да месца прыпынку.

Густое галля хвойніку, яшчэ зусім маладога, зьвісла над галава-

мі групы людзей, якія размысціліся на гладзенькай прагаліцы. Не густым строем абступілі прыземістыя хвойні дз елкі.

Пакуль прайшлі да прагаліцы, пакуль усядаліся, лёгкі, чутны толькі на зусім блызкай адлегласці шум варушыў і трывожыў пануючую цішыню. Усесія ішчыльна да зямлі байцы і запанавала зноў нямая цішыня. Сядзіш, а вочы разбегваюцца паўкола, нібы нешта хочучэ злавіць у цемры між кустоў.

Выставілі з небаьспечнага боку пост, і камандзір прыступіў да разгаворачнага баавай задачы.

—Заніць раней за ворага ўзгорак, што на ростані дарог... Дзеля гэтага нам треба прасоўвацца ўперад...—Зусім, амаль шопатам гаварыў камандзір разьдзелу. У выслухоўваньне задачы чырвонаармейцы ўлажылі ўсю сваю ўвагу: яны некалькі хвілін не крталіся з месца, час ад часу прытойваючы дыхаць...

Камандзір скончыў, некалькі пытаньняў чырвонаармейцаў, і зноў цішыня. Зноў цішыня налівала лес да паўнаты закалданай таемнасцю. Месяц чапалў на кусты, якія нібы прылілі да зямлі, доўгія і мала прыкметныя цёпі высокіх хвоек.

Бой за выгядную пазыцыю

Панавала цішыня. Толькі недзе пўкала тонка-плаксівым галаском нейкая птушка, ды час ад часу на суседнім хутары сабалі завіваліся ўборыстам гулкім брэхам.

Стрэльбы набіты, папругі туга паццягнуты, мы гатовы да спатканьня з «ворагам»...

Нас шэсьць чалавек, пасланых у дзор, туділа да сабе зялень незаборанага поля, што па роўнай лініі зрастаецца з лесам, у якім толькі што сядзелі.

Напрамак, вярней шлях, па якім павінен быў рухацца дзор, прадстаўляў з сабе спуск з узгорку ў шырокую лагчыну—ні то пасыбішча, ніго папарнага поля. Узгорак густа пакрыты хмызьняком, а спуск яго трохі радзёй, і сам хмызьняк нізкарослы.

Ідзем адзін ад аднаго на зрокавай адлегласці, на дыбачках, ціха, ціха.

Вось аднаму з дзорных здалося, што наперадзе на нас рухаецца чалавек, дзорны падзе на зямлю, накіроўвае халодную рулю стрэльбы ўперад.

У галаве неак чапалўца адна за другую думкі, вырастаюць новыя вобразы, хочацца гаварыць

новыя сказы. Рука нервова мацае за спускавую плямку і поўзае па халоднай сталі магазыннай каробкі.

Уперадзе некалькі стрэлаў—яны з нейкай асаблівай сілай нібы паццягнуты, мы гатовы да спатканьня з «ворагам»...

Вока іраа проразь прыцэльнае рамкі ловіць мушку, а стрэльба ў абяручных абдымках далонаў цянецца і становіцца ў баявы стан.

— Не ўставаць. Рухацца наперад!

І шэсьць фігур, зьліўшыся з зямлёю, між кустоў зусім ціха, ціха папаўзлі да мэты.

— Хутка запаткаем—праносіцца ў думках, і яшчэ больш асьцярожнасці, яшчэ больш пацуг, каб не парушыць цішыні.

— Тут іх дзор павінен быць—шагнуў майму суседу камандзір аддзяленьня і сам накіраваўся ўлева, каб даць напрамак другім...

У які бок ні глянь, усюды зрок упіраецца ў кусты хвойніку і адлоўцу. Лажыш пры зямлі з неадхопным чаканьнем: уперадзе людзкі голас.

— Заложам тут, за кустом.

— Ну, значыць, іх дзор, ці раз-

ведка, праносіцца ў думках.—Як іх увабраць? Паўзці?

Устае. Устае мой сусед спыніўшы прасядзіць хлапец і гнуўшыся, падаецца ўперад.

Не хапае дырлівасьці—міжвольна ўсхватаецца чалавек тры нашых дзорных і кідаецца на плечы ляжачых за кустом «ворагаў».

— Давай патроны!

— Нільце хлопцы!

— Што нільце? Панаўліся, дык маўчаць.

І гэта ўсё голасна з належным вархалам. Потым падбег камандзір нашага аддзяленьня і сунуў увесь гэты шум.

— Што вы, хлопцы, не разумеете, што треба ўсё гэта зрабіць ціха, каб ня выдаць сабе?

Тымчасам падышоў наш асіродак—увесь разьдзел. Ён тут рухаўся шпарка разгорнутым баавым строем у ланцуг.

Байцы рабілі шпаркія перабегкі, перамагаючы адлегласць і заваўвалі ўсё больш і больш кустоў.

Тымчасам была недалёка ўжо і выгядная «пазыцыя», аўладаць якой была наша мета.

Разьдзел пачаў рухацца яшчэ шпарчэй, учасціўшы перабегкі і ўзныўшы рэдкую стралініну.

Вялікі і круты бугор перад сакамы носам. Паўкомам увзбіраемца на што і гусьцім стрэлы.

Некалькіхвілінная перастрэлка, залёгшы ў аб'ехаўшы старыя, паросшыя на бакох травой, акошы.


Перастрэлка па камандзе—вораг зьбіты—уляглася і... мы супольна з «ворагам», калі ўдзёся вясёлні гоман, слухам, рывсёўшыся ў кола, аб тых памылках, якія зроблены абодвума багамі.

А памылкі былі, бо гэта былі першыя завяткі.

Да іх треба аднесці: на зусім дасканаламу маскіроўку, тое, што некаторыя з дзорных вельмі блізка ішлі ад сваіх таварышоў, што звужала паласу руху ядра, часамі былі выпадкі парушэння цішыні і інш.

Але дадатныя куды больш, за ім нават гэтыя недахваты робіцца зусім нязначымі. Асноўнае з дадатнага гэта: разуменьне байцамі тых асноўных момантаў, якія вымагаюцца ад іх абставінамі, у якіх прыходзіцца несці бой.

5 полк, 6 рота.



Машынае аддзяленне халадзільніка, пабудова янога будзе скончана 15-га ліпеня.

Усебеларуская спартакіяда

Вынікі першых гульняў

1-га ліпеня прайшло першае кола гульняў па праграме ўсебеларускай спартакіяды. Гульні адбываліся паміж камандамі Менск—Ворша і Полацак—Віцебск. Вынікі гульняў наступныя: Менск—Ворша па футболе—7:10 на карысць Менску, баскетболе—37:12 на карысць Менску, баскетболе жаночая каманда—22:7 на карысць Менску і на гарадках 3:1 на карысць Менску. Полацак—Віцебск па футболе выйграў Полацак. Па баскетболе (мужчынская каманда)—39:8 на карысць Віцебску, баскетбол жаночы—30:10 на карысць Віцебску і гарадках у карысць Віцебску. Другі тур па гульнях адбудзецца 15-га ліпеня ў Менску ў часе ўсебеларускай спартакіяды.

Акруговыя свята фізкультуры

Зараз па ўсіх акругах Беларусі адбываюцца акруговыя свята фізкультуры. У Воршы ў сьвяце бяруць удзел 12 сялянскіх раёнаў. У праграму свята ўключаны спартакіяды па лёгкай атлетыцы (бег, скачкі,

кіданьне) па гульнях, плаванні, вольнашасце і валанцэваным прабеце. Аналітычныя свята будучы праведзены да 15-га ліпеня па ўсіх акругах.

Адкрыццё акруговага свята фізкультуры

Сёння ўсе фізкультурнікі Менску выбіраюцца ў садзе «Прафінтэр» для ўдзелу ў агульна-гарадской дэманстрацыі з поваду адкрыцця акруговага спартыўнага свята (акруговага спартакіяды). Удзельнікі дэманстрацыі атрымаюць ад акруговага савета фізкультуры сезонныя білеты на ўсё час спаборніцтваў у перыяд свята.

Акруговыя спаборніцтвы па тэнісе

Учора ў садзе «Прафінтэр» пачаліся акруговыя спаборніцтвы па тэнісе па 3-й катэгорыі. Сёння спаборніцтвы будучы адбываюцца паміж гуляючымі перша і другой катэгорыі. У спаборніцтвах удзельнічае каля 25 чалавек. Адначасова праводзяцца спаборніцтвы па пінг-понгу.

Да міжнароднага дня кааперацыі

Белкаапісаюз узамоцнена рыхтуецца да міжнароднага дня кааперацыі. Усім акруговым ЦРК разасланы дырэктывы ліст, у якім падрабязна паказаны парадак і мета святавання.

У гэтым годзе святавання міжнароднага дня кааперацыі пройдзе пад лэўнтамі ўзмацнення кааперацыі і пазнавальнага, выяўлення недахопаў у працы кааперацыі пры шырокім удзеле кааператараў і калектывізацыі сельскай гаспадаркі, палітычных і прафесійных апаратаў кааперацыі і на асабліва важным палітычным якасці абслугоўвання пайшчыкаў.

Для правядзення свята кааперацыі пры ўсіх аргаддзелках ЦРК ствараюцца камісіі з кааперацыйнага актыву.

Наводзе пляну Белкаапісаю святавання павінна праводзіцца наступным чынам: 7-га ліпеня будзе выпушчана кааперацыйная радыёгазета і наладжан радыё-мітынг, у якім прымуць удзел лепшыя кааперацыйныя сілы Менску.

У кіно «Кудухура» і «Чырвоная Ворка» ў Менску, а таксама ў кінатэатрах усіх акруг будучы прапушчаны кааперацыйныя аб'яві і дэманстрацыя дасягненняў і недахопаў кааперацыі за апошні год.

адкрыты ясель, пляцоўкі і куткі «Мадзі і даця».

Па Віцебскай акрузе будзе адкрыта 13 ясель-пляцовак.

Менскі цэрабкоп прыставаў да святавання міжнароднага дня кааперацыі—кааперацыйны мітынг-пераклічкі.

Метаў мітынгу-пераклічкі выяўляецца збор паў, кааператараў на сельніцтва і агітацыя за ўнясенне пайшчыкаў ў кааператыву сваіх выберажэнняў у выглядзе ўкладаў.

За паспяховае працу па зборы паў, кааператараў і ўнясенні ўкладыў у МЦРК будучы прэміяваны 5 кааперацыйных камісіяў, 5 улоўнаважаных і 3 кааператыватары.

Святавання будзе праводзіцца два дні—7 і 8 ліпеня на садох прафсаюзаў і ў двух лягерах. Вайсковыя часці, якія знаходзяцца ў горадзе, будучы святаваць сумесна са сваямі шэфамі-прафсаюзамі.

4-га ліпеня МЦРК склікае ўрачысты сход кааперацыйнага актыву, на якім будучы падвезены вынікі дасягненняў ЦРК за апошні год, а таксама намечаны далейшыя заданні.

8-га ліпеня ЦРК арганізуе ў садзе «Прафінтэр» дзіцячае гуляньне, выстаўку літаратуры і рэчаў з магазінаў. Мэтай дзіцячага гуляння будзе

МЦРК адкрывае прыёмку ўкладаў

У мэтах ўзмацнення зваротных сродкаў і ўкаранення ў быт пайшчыкаў навыкаў да выберажэнняў, Менсцэрабкоп адкрывае прыёмку ўкладаў ад сваіх пайшчыкаў. Уклады прымаюцца выключна ад пайшчыкаў МЦРК. Пайшчык пры ўнясенні першага ўкладу паддае заяву, дзе зазначае прозвішча, № кааперацыйнай кніжкі, умовы ўносу і ўзвор подпісу ўкладчыка, па якім уклад павінен выдавацца. Уклады прымаюцца да патрабавання (бестэрміновыя) тэрміновыя па тэрмін на менш 1 месяц і метаўны ўклады.

Кожнаму ўкладчыку пры прыёме ўкладу выдаецца іменная кніжка, у якой запісваюцца умовы ўкладу, усе ўносы і налічэнне процантаў і ўсе выданыя па ўкладах. Уклады да патрабавання выдаюцца пайшчыкам поўнасьцю ці часткова па першым яго патрабаванні. Тэрміновыя ўклады прымаюцца ў суме ня менш 1 руб. і яны ня могуць быць патрабаваны ўкладчыкам раней устаноўленага тэрміну. Метаўны ўклады прымаюцца ад членаў кааператыву на мэблю, гатовае адзеньне, дрывы і г. д. Кааператыву гарантуе ўкладчыкам атрыманне тых тавараў, якія будучы адначаны ва ўкладной кніжцы пры ўносе ўкладаў. Прыём і выдачу ўкладаў робяць крэмы Менсцэрабкопу №№ 2, 4, 5, 6, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 38, 40, 45, 55, 61, 63, драўняны склад і праўленне.

Па ўкладах МЦРК плаціць процанты ў наступных размерах: па ўкладах бестэрміновых і тэрміновых да 3-х месяцаў і па метаўных укладах 8 проц. гадавых. Па тэрміновых укладах ад 3 да 12 месяцаў 8 в палов. проц. і па ўкладах на тэрмін больш году—9 проц.

Ужо наступілі ўклады ад пайшчыкаў рабочых заводу «Варшавянка» (10чал.), Менскай (10 чал.).

МЦРК склікае нараду загадчыкаў магазінаў і касіраў для абгаварвання тэхнічных дэталей прыёму і выданы ўкладаў.

Пашырэнне кніжнага гандлю ў вёсцы

Спажывецкай кааперацыяй адкрыты ў вёсках 110 кнігарняў і аддзелаў і 135 кніжных ралі. У бягучым годзе мяркуецца адкрыць 22 новыя кнігарні, 56 кніжных аддзелаў і 295 кніжных ралі. Такім чынам, мізавая сетка будзе аб'юнаважаная кніжнымі таварамі на ўсе 100 проц. Акрамя таго, Белкаапісаю пачаў гандаль у гэтых крамах цацкамі, радзій і фота-апаратурай. Для паспяховага правядзення гэтай працы у Менску адкрыты курсы на 70 чалавек для падрыхтоўкі работнікаў па продажы гэтых тавараў.

Падрыхтоўка да ўсебеларускай спартакіяды

Культаддзел ЦСПСБ вядзе ўзмацненую падрыхтоўку па правядзенні ўсебеларускай спартакіяды. ЦСПСБ адпусціў 1000 руб. на абсталяванне фізкультурнай пляцоўкі, таксама ж сума адпущана Наркампрацы. Вядзецца ўзмацненая работа па падрыхтоўцы судовага апарату, распрацоўка мэтадаў спаборніцтваў. Спартакіяда пачнецца 15 ліпеня і скончыцца 20-га. На спартакіяду чакаюцца прыезд

ЧАЛАВЕК-ЗЬВЕР

50-гадовы рабочы Мешыню Гесель Файцішаў уначы 31 мая схапіў бутэльку бензіну, абліў жонку і падпаліў яе. Жанчына вылезла на вуліцу, і суседзям ледзь удалося патушыць яе вопратку. Выкліканы доктар аказаў ёй першую дапамогу і загадаў безадкладна паслаць у болніцу. Але Файцішаў, баючыся, каб жонка не раскрыла яго злачынства, пратрымаў яе яшчэ 7 дзён у саце. Толькі, калі яна была ўжо пры сьмерці, муж адправіў яе ў болніцу. Жонка, баючыся, што яна застаўнецца блз жэба, заявіла, што яна сама сябе выпадкова падпаліла.

Туткі аб злачынстве Файцішава дайшлі да крэмляшчыку, і злачынцу арыштавалі. Файцішаў прызнаўся ў зробленым злачынстве.

Дзеці памярцаўшай адпраўлены ў дзіцячы дом. Прычына выключна з'яверскага ўчынку Файцішава—сямейныя неспарадкі.

За дзень

— МЕСЯЧНИК ДАПАМОГІ БЯСПРЫТУЛЬНЫМ. Цэнтральная дзіцячая камісія пры ЦКБ БССР паставіла правесці месячнік дапамогі бяспрытульным з 15 жніўня па 15 верасня. Мяркуюцца 150 пераростаў пасаляць на работу і на 10 месяца прыняць у дачы для бяспрытульных новых. Будзе праварана становішча дзяцей, якія аданы ў вёску на патрыпат. Для ўзмацнення сродкаў дзіцячы камісіі паставілі арганізаваць скарбоначы збор.

— ПЛЫВУЧЫ ЧЫРВОНЫ КУТОР. Цэнтральнае праўленне Рабзелмес паставіла арганізаваць на маторнай

лодцы перасоўваючы плывачы чырвоны куток для абслугоўвання плывачыкаў лесу, якія працуюць на рацэ Прыпяці, Дняпры і Барэзіне. Чырвоны куток будзе забяспечаны кіно-апаратам, радыё-устаноўкай і бібліятэкай.

— ДРЭВАПРАЦОЎШЧЫКІ ЕДУЦЬ У МАСКВУ І ЛЕНІНГРАД. Заводакіраўніцтва заводу «Дрэвапрацоўшчык» сумесна з цэнтральным праўленнем саюзу Дрэвапрацоўшчыкаў вылучыла 10 рабочых для павалкі ў Маскву і Ленінград з мэтай азнамлення з дрэвапрацоўчай прамысловасцю. Сярод вылучаных маюцца 2 работнікі ад варштату.

— НА КУРСАХ ЦП. За час існавання будаўнічага аддзялення на курсах ЦП выпушчана 110 чалавек каменшчыкаў. Гэтым дзямі зроблен набор на аддзяленне атыноўшчыкаў. Прынята 72 чалавекі і на аддзяленне каменшчыкаў—64 чал. Акрамя таго, Наркампрацы мяркуе адчыніць будаўнічае аддзяленне пры віцебскіх курсах, праз якія будзе прапушчана 192 чалавекі. Наркампрацы намечана таксама падрыхтаваць на менскіх курсах да 70 батошчыкаў.

РАДЫЁ-ПЕРАДАЧА

6-га ліпеня—пятніца

7-00—7-25—Гутарка, цымсвечавая для калектываў. (т. Стаўшэўскі), 7-25—8-05—Беларуская радыёгазета з аўрада. 8-05—8-30—МОПР і вызваленне Беларусі ад белаліцкаў 8-30—8-45—Музычны адпачынак, 8-45—9-10—Гутарка Жанадзелаў 9-10—11-00—Масцкая перадача.

У прэзыдыуме ЦСПСБ

Грамадзкія работы пад пагрозай зрыну

На апошнім сваім пасяджэнні прэзыдыум ЦСПСБ канстатаваў, што грамадзкія работы па Менску значна дэляцца пад пагрозай зрыну і зьявляюцца з просьбай да НЭ РСІ дадаткова правесці абследаванне грамадзкіх работ і выявіць прычыны іх зрыну для прыняцця вынікаў да адказнасці.

Разьмеркаванне месцаў у рабфакі

Прэзыдыум ЦСПСБ зацвердзіў прадастаўленую культаддзелам раскладку на наступленне ў рабфакі БССР і РСФСР. Усяго ў гэтым годзе будзе прадастаўлена ў рабфакі 187 месцаў для прафсаюзаў. З іх на Менскім рабфакі—62 месцы, Горацкім—68, лівонскім аддзеле Менскага рабфакі—47 і на іншых—20. Месцы разьмеркаваны паміж акружамі ў наступным парадку: Менскай акрузе—40, Віцебскай—38, Гомельскай—38, Бабруйскай—24, Ашанскай—15, Мавіўскай—14 і іншым акружамі—на 9 месца.

Работа па адборы кандыдатаў павінна праводзіцца ў акружках праз

акруговыя камісіі пры акрпрафсаветах, а на Менскай акрузе—праз ЦСПСБ.

Цэнтральнаму праўленню саюзу асылкаў, прац. паперы і тэксты, лішчыкам прадастаўлена 27 месцаў у цэнтралізаваным парадку.

Работы па адборы павінны закончыцца да 15 ліпеня.

Арганізацыя інстытуту кааперацыйных арганізацый на прадпрыемствах

У мэтах палітычнага кааперацыйнага абслугоўвання рабочых і служачых, прэзыдыум ЦСПСБ задзіўся ў прапановы МЦРК аб арганізацыі інстытуту кааперацыйных арганізацый і дробных калектываў, якія налічаюцца да 10 чалавек пайшчыкаў, якія ня маюць улоўнаважання ЦРК. Кааперацыйныя арганізацыі праводзяць сваю работу ў згодзе з прафінтэрнай над агульным кіраўніцтвам ЦРК. Прэзыдыум ЦСПСБ даручыў МЦРК сумесна з аргаддзелам і АТЭ ЦСПСБ распрацаваць падрабязна інструкцыю аб рабоце кааперацыйных арганізацый.



Работы па маналізацыі ў Менску

БЕЛАРУСКІЯ ПЫТАНЬНІ ў МАСКВЕ

МАСКВА, 4. (Па тэлеф. ад уласн. кар-та)

12 мільёнаў рублёў для бюджэту БССР

Для забеспячэння аб'яднавання бюджэту саюзных рэспублік на 1928-29г. СНБ СССР устанавіў агульным разьмер сродкаў, якія падлягаюць перадачы з агульна-саюзных прыбытковых крыніц рэспубліканскім бюджэтам. Агульным разьмер гэтых сродкаў прыняты ў 168 мільёнаў рублёў, з якіх Беларусь павінна атрымаць 12 мільёнаў.

Ільготныя білеты для беларускіх экскурсантаў

У распараджэнне Усесаюзнага Савету Фізікультуры паступіла 2.000 білетаў са зьніжкаў ў 50 проц. для правяду экскурсантаў і турыстаў на водных і чыгуначных шляхах. Білеты гэтыя разьмеркаваны паміж саветамі фізікультуры саюзных рэспублік. Для Беларусі выдзелена 180 білетаў, г. зн. 9 проц. агульнага колькасці.

СУД

Справа фармаўшчыка Макарава

Міхась Макараў, б. член КП(б)Б, пісьменны. Прапанаў ў якасці фармаўшчыка на заводзе Белдзяржстрою «Прылетары». Верка Луцін—гандляр. Калі аднойчы апошні прыехаў для атрымання закупленых кахлаў, дык Макараў запрапанаваў яму ўзяць дармова вышт закупленых яшчэ 250 штук, даўшы за гэта Макараву 100 руб. Луцін згадзіўся. Макараў нагрузіў Луціну на вазы лішку тавару на 258 руб. і ня выісаў нават накладное, як гэта патрабавалася.

Але бухгалтар заводу пачуў тут нешта надобнае: чаму адпускаецца і вывозіцца тавар без накладной? Калі ён вышліў накладную ў вазоку, дык апошні падаў яму пісульку, у якой было напісана чорным на белым—«прышлеце мне, згодна ўмовы, 100 руб.».

Бухгалтар зрабіў у пісулькі адбітак і вазакі пасхаў. Макараў, пачуўшы пра гэтую нежаданую перашкоду, пісульку

ад вазоку адабраў. Аднак, у Копысі, куды вазакі прывезлі кахлаў, іх чакаў ужо агент Крэмлянава Вышуку. Пералічыў тавар, і злачынства ахрала выявілася.

Аршанскі акруговы суд прагаварыў Макарава і Луціна да 1 году пазбаўлення волі, але, прымаючы над увагу краннае матар'яльнае становішча Макарава, першую сузімаць абодвух і адсутнасць страты, кару зьменшыў: Макараву—да 6 месяцаў, а Луціну—да 4-х.

Вярхоўны суд прыгавар па гэтай справе пайшоў у моцы, а кассарку Луціна адхіліў. Перакваліфікаваўшы дзеянне асуджанага Макарава, які не зьяўляецца сацыяльна небяспечнай асобай, суд паставіў пакараваць яму лічбы ўмоўны з выштытым тэрмінам у тры гады.

К.

НАВІНЫ НАВУКІ І ТЭХНІКІ

Прышчэпка перад апэрацыяй

З таго часу, як Лістэр распрацаваў тэорыю і практыку асептыкі, г. зн. гэтых мерапрыемстваў, якія пры апэрацыях і перавязках ужываюцца ў адносінах да апэратара, хворага, перавязачнага матар'ялу, інструментаў і г. д. і якія перагарджаюць мікрабам доступ да раны—колькасць пасляаперачыйных ускладненняў ва многа раз скарацілася.

Аднак, ня гледзячы на поспехі асептыкі, ніколі неглыя парушэнца, што пасля апэрацыі ці ў часе самай апэрацыі прычынаюцца

хіту да запалення лёгкіх, гангрэны лёгкіх і інш.). Практыка паказала, што ад гэтых лёгкіх ускладненняў нярэдка—на 5-7 дзень—пасля апэрацыі ніцуд хворыя, якія добра перанеслі ніякую страўнікава-кішчаную апэрацыю.

Нягучнасьць перадапэрацыйных прышчэпак выключаецца ў тым, што для гэтага патрэбны досыць доўгі час (каля месяца). Такім чынам, пры астраных апэрацыях ад прышчэпак прыходзіцца адмаўляцца. Што да гэтага прышчэпак, які дазваляе



раціянна сім Менску.
У кіно «Культура» і «Чырвоная Зорка» у Менску, а таксама ў кіно-тэатрах усіх аўраг будучы прапушчаны кааперацыйныя дэзэны і дэманстрацыя дасягненняў і пеладонаў кааперацыі за апошні год.
На Менскай акрузе да дні свята прыставава адрацідзі 4 асяляў і дзвёх дзіцячых панцовак за конт кааперацыі.
На усіх акрузах таксама будучы

якім будучы падзелены на дасягненніў ЦРК за апошні год, а таксама намечаны далейшыя задачы.
8-га ліпеня ЦРК арганізуе ў садзе «Прафітэры» дзіцячае гуляньне, выстаўку літаратуры і рэчаў з магазіну «Маці і дзіця», а таксама бесплатную кааперацыйную лётарэю для пайшчыкаў, якія залізілі пуньнасцю 15-рублёвы пай, і ўтрыманцаў, жонак пайшчыкаў, унёсшых 3-рублёвы пай.

ма адлучана Наркампрам. Вядома ўжо пачата работа на падрыўным судовага апарату, распрацоўка мэтадаў спартоўнага. Спартакіда пачнецца 15 ліпеня і закончыцца 20-га. На спартакіду чаканьня прыезд 400 чалавек фізкультурнікаў—удзельнікаў грамадзянска турніку і каля 400 сьпевак. Грамадзянска спартоўніцтва будучы праходзіць на пляцоўцы «Прафітэры», а сьпевак—на фізкультурным стадыёне МВБ чы.



У дні адпачынку на раце Сьвіслачы

асэптыкі, ніколі пельга паручыцца, што пасля апараты ці ў часе самай апараты справа абдысецца без ускладненняў: часта ход і вынік апараты залежыць ня столькі ад хірурга, колькі ад хворага,—ад агульнага стану яго адрараў, ад устойлівасці яго арганізму, ад яго большай ці меншай здольнасці змагацца з інфекцыямі.
Імкненне штучна павысіць гэтую ўстойлівасць прымяно хірургаў да думкі ўжыць папярэджаваньня, перад апаратынны прышчэпкі. Пакуль пытаньне аб гэтых прышчэпках яшчэ ня досыць добра распрацавана, але яны ўжо практыкуюцца на Захадзе і часта даюць спрыяючыя вынікі.
У якіх выпадках ужываюцца гэтыя прышчэпкі?
Перш за ўсё, пры такіх званых септычных захвораньнях, якія ідуць побач з утварэньнем гнойнікаў. У гэтых выпадках, дзякуючы прышчэпкам, удаецца ці ўсім унікаць хірургічнага ўмяшаньня, ці зьвесці гэта хірургічнае ўмяшаньне да самага невялікага надраву ці разрэзу (гэты часам хворы пазбаўляецца шрамаў і брыдкіх рубцоў).
Гэтыя прышчэпкі ўжываюцца таксама ў тых выпадках, калі хірургічны асэптычных апараты, лічыць (на тых ці іншых меркаваньнях) неабходным магчыма лепш застрахаваць хворага ад выпадковааснай пры самай апараты і ад ускладненняў у пасляапаратынны перыяд. Да такога роду ускладненняў належыць, напрыклад, нарывы бружных сьценак, запаленьне і вакуларка сасудаў, нагнаенні ў мясцох належаьня швоў, упартая трасца і інш. Дзякуючы прышчэпкам, арганізм набывае павышаную здольнасць супраціўляцца шкодным уплывам.
Прышчэпкі ўжываюцца, нарэшце, пры тых цяжкіх асэптычных апараты, якія часта ідуць побач з асобнымі гнойнымі ускладненнямі. Тут мы маем на ўвазе ускладненні, гадоўным чынам, з боку лёгкіх пасля апараты кішчачніка і печані (напрыклад запаленьне брушны і інш.), і агульныя (ад хростага бран-

прыдоўна акумуляцыя. Імкненне прышчэпкі звычайна апараты, прышчэпкі можа рабіць усякі доктар.
На Захадзе ўжо маецца ў продажы некалькі розных вакцын для перад-апаратынны прышчэпак; выбар вакцын залежыць ад характару апараты і ад вынікаў дэлага рэду аналізаў.

Плямы на сонцы

Паводле нагляданьняў амерыканскіх астраномаў, колькасць плям на сонцы, якая дасягнула максымуму ў сакавіку 1927 г., з таго часу пераўзна змяншаецца. Відавочна, можна з узаўвясцю гаварыць аб сканчэньні перыяду максымуму плям на сонцы і аб наступленьні перыяду мінімуму. Максымум сонечных плям звычайна аддзелены ад ад другога прамежкамі часу, прыблізна ў 11 год. Апошні максымум быў у 1919 і 1908 г. Такім чынам, дзяперашні перыяд максымуму закончыўся не праз адзінаццаць год, як звычайна, а крыху больш як праз 7 год.
Падобнае парушэньне законамернасці ўтварэньня сонцавых плям зьяўляецца вельмі рэдкай зьявай. За мінулае стагодзьдзе зарэгістраваны толькі адзін выпадак, а іменная ў 1837 г., калі максымум надшоў праз 8 год пасля папярэдняга максымуму (у 1829 г.).
Па сучасных прадстаўленьнях плямы на сонцы ўяўляюць сабой магнітныя буры, якія адбываюцца на паверхні сонца. Разьмер плям і іх колькасць залежыць ад інтэнсыўнасці магнітных бур. Колькасць плям мае вельмі вялікае значэньне для мэтаралёгічных і кліматычных зьявінь на паверхні зямлі. У прыватнасці, павялічэньне колькасці плям на сонцы выклікае павялічэньне інтэнсыўнасці ультра-фіялетавага вылучэньня сонца. Ваганьні ў інтэнсыўнасці гэтага вылучэньня даходзяць да 50-100 %. Многія зьяўляюць максымум плям на сонцы з добрымі ўраджаямі і наогул ажыўленьнем расьліннага жыцьця на зямлі.

ЛІСТ У РЕДАКЦЫЮ

У сувязі з заметкай «Ня добра» (Зьвязда № 144 ад 24 чэрвеня 1928 году) Народны Камісарыят Асьветы дае наступную спраўку:

1) Па дакладу т. Вансоўскага, нам. Нар. Кам. Асьветы, які рабіў расьсьледваньне музычнага тэхнікуму ў зьвязку з выяўленьні там недахопамі, ёсьць пастанова аб забраньні раяляў і піянін, перададзеных музтэхнікуму з індывідуальнага карыстаньня асоб, у тым ліку і ад адказных прадаўнікоў.

2) Па сутнасці таго, як апынуліся муз. інструманты ў прыватным карыстаньні, справа абстаіць так: пры Народным Камісарыяце Асьветы ў свой час была кантора па пракае музычных інструмантаў і павялічэньня ў гэце «Зьвязда» таварышчы, а таксама іншы ўзлі гэтыя інструманты напратак і плацілі, пакуль існавала кантора, за іх грошы; частка гэтых інструмантаў была ўзята непасрэдна з канторы, а частка інструмантаў з самага пачатку рэвалюцыі знаходзілася на квартарах, якія занялі потым некаторыя з памянёных таварышоў і толькі былі зарэгістраваны ў канторы, як дзяржаўная ўласнасьць (быў закон аб нацыяналізацыі музычных інструмантаў, якія знаходзяцца ў прыватна карыстаньні, і рэгістрацыі іх у НКА).

Пасля ліквідаваньня прагратнай канторы права на музычны інструманты, якія былі зданы напратак, было перададзена музычнаму тэхнікуму.

3) Народны Камісарыят Асьветы сапраўды меў намер прадаць піяніны, бо яны музычнаму тэхнікуму не падходзяць, зьявісьненне продажа садагулася ў зьвязку з неабходнасьцю ўзагадзіць з фінансавымі арганізмамі.

Нам Нар. Камісара Асьветы.
ВАЛАСЭВІЧ.

Апавяшчэньні

— У пятніцу, 6 ліпеня г. г., а 7 гадз. увечары ў памяшканьні Дому Працаьветы адбудзецца чарговы дэлагацкі сход Гарраўн ўсіх трох груп.

Прасьба паведаміць усіх дэлегатак, каб абавязкова былі на сходзе.

— АПА Менскаму КР(б)В апавяшчэе, што з пятніцы, 6 ліпеня, Цэнтральным кабінэтам агіпропрабэты знаходзіцца (на час рамонту) у памяшканьні Гар. РБ КР(б)В, у пакоі загадчыка АПА.

Кабінэат адчынены штодня ад 6 да 10 гадз. увечары (апроч аўторнаў).

Адказны рэдактар

Я. АСЬМОЎ

Менск, Галоўлітбэл № 300

Тэатр і кіно

| | |
|--|--|
| Мондзярж-тэатр | Гастролі музканэзды «КОРОЛЬ ВЕСЕЛИТСЯ» Музканэзды ў 3-х дзехах, муз. Нэльсона Пачатак рэдыа а 9 гадзін веч.—Блеты ад 2 р. 25 к. да 40 к. У рабочай касе, для членаў прафэзьяну свіздак. |
| ЛЕТНИЙ ТЕАТР ПРОФІТЭРА | Гастролі Масковскага тэатра «СОВРЕМЕННИК» Петрыда, 6-го июля ЛЕТНИЙ ТЕАТР Вклеты в рабочей касе с 11 до 2 и с 4 до 6 ч. веч., и в день спектакля с 6 с. поз. час. веч. в касе тэатра. Пачатак а 9 час. в. |
| Летні сад Кіно «Культура» Савецкая, 71 | Гастролі 5-га ліпеня мастацкі фільм вытэ. абавіно «СВАЕ І ЧУЖЫЕ» Праблема а студэнцкага жыцьця (Бонішчына ў студэнцкім быць) Угал. ролі АДА ВОЙЦІК Каса адчынена а 7 гадзін. — Пачатак 1-га сьзану а 9 гадз. |
| Кіно «Чырвоная Зорка» | Мястэчкі Савіян у 8 часьцяк НЕБЯСЬПЕЧНЫ УЗРОСТ У галоўных ролях асобнасьці аргытэмы: БЕРНГАРД ГЕЦКЕ І АСТА НІЛЬСЭН Пачатак 1-га сьзану а 7 гадз. 15 мін. 3 сьзань |
| Кіно «ПРАЛІТАРЫ» | Груманскі фільм «ВАР'ЕТЭ» Пачатак сьзану а 7 в поз. г. Каса—ад 6 гадз. |
| Кіно «Інтэрнацыянал» | Груманскі фільм «Злачыства і кара княжны Шырванскай» Пачатак 1-га сьзану а 7 г. 30 м., 2-га а 10 г. Каса адчынена ад 6 г. |

Прыём падпіскі прадаўжаецца на ліпень м-ц.

Пасьпяшэцца Падпісацца на 2-ое ПАЎГОДЗЬДЗЕ

—) на старэйшую ў Беларусі газету (—

ЗЬВЯЗДА

Орган ЦК КП(б) Беларусі і Менскага АК КП(б)Б

УМОВЫ ПАДПІСКІ: на 1 м-ц — 90 кап. | на 6 м-цаў—5 руб. —
„ 3 „ 2 р. 60 кап. | „ год . . . —9 „ 75 к.

Газета „Зьвязда“ дае сваім падпісч. дадаткам

часопісь „БЕЛАРУСІ“

за 15 к. на мес. (замест 25 к.)

Падпіска ПРЫМАЎЦА:

У МЕНСКУ: гадоўнай к-рай газ. „ЗЬВЯЗДА“

—Савецкая, № 63, 3-ці паверх, тэл. 7-81, штодзённая ад 9-3 гадз., упоўнаважанным гадоўнай канторы і разносчыкамі газэты.

У ПРАВІНЦЫ:

адзіляньнямі выдавецтваў „Ізвестыя“ і „Правда“, адзіляньнямі Бездзяржывдавецтва, упоўнаважанным гадоўнай канторы і ўсімі паштова-тэлеграфіямі канторамі.

Канторай газэты „Зьвязда“

прываецца падпіска на часопісь „ПОЛЫМЯ“

Падпісная цана: на год.—10 руб., на 6 мес.—5 руб., на 3 мес.—2 руб. 50 кап.

ПАЛІКЛІНІКА

—) хвароб зубоў, сквіц і поласьці роту (—

Беларускага Чырвонага Крыжу
РЭВАЛЮЦЫЙНАЯ ВУЛ. № 20, ТЭЛ. № 57.

Адкрыт платны вячэрні прыём:

зубныя хваробы (лячэньне, плэмбаваньне і г. д.), хірургія поласьці роту, пратэ-заваньне (штучныя зубы, каронкі і г. д.)

Спэцыяльны рэнтгэнаўскі кабінэат.

Прыём усіх грамадзян. Прымаюць: ад 3-7—Я. С. НАПЭЛЬБАУМ, Ю. Н. МЯТ-ЛІЦКІ і ад 5-7 (па зубной сквічнай хірургіі) І. М. СТАРОБІНСКІ і МЯТЛЫНКІ.

Прыём у ранішняй паліклініцы Б.Дэ.У. і Бел. Чырв. Кр. з 0—2 (дармова).

КОЖНЫ АДПУСКНІК

можа атрымліваць газэту

„ЗЬВЯЗДА“

НА МЕСЦЫ СВАЙГО АДПАЧЫНКУ

Паведамеце ў адзел падпіскі газэты „Зьвязда“ ВАШ НОВЫ АДРАС, Вам будзе высылацца газэты па месцы знаходжаньня ў вопуску

БЕЗ АСОБАЙ ДАПЛАТЫ.

Прыймо абвестак у чарговы нумар газэты адбываецца да 2-ое гадзіны дня

СЕКАРОВСКАЯ ЖИДКОСТЬ

ВЫТЯЖКА
з
СЕМЕННЫХ
ЖЕЛЕЗ
приготовленная
по способу
ПРОФЕССОРА
Д-А БЮХНЕРА



ЦЕНА ФЛАКОНА
2 РУБ.

ТРЕБУЙТЕ
во ВСЕХ
АПТЕКАХ И
МАГАЗИНАХ
САНИТАРНЫ
С.С.С.Р.

В СЛУЧАЕ
ОТСУТСТВИЯ
НА МЕСТАХ
высылается по
справке сыпала
не менее
4-х флаконов
при получении
25% ВАДАТНА.

ПЕРЕСЫЛКА
и УПАКОВКА
ЗА НАШ СЧЕТ

ЛЕЧЕБ. УЧР.
и БРАЧАМ
для испытанья
„GRATIS“

ВХОДЯЩ. в объединение
„МОСКОВПРОМСОЮЗ“

ЛАБОРАТОРИЯ КООПЕРАТИВА
„Гален-Москва“

МОСКВА
ГЕРЦЕНА
№ 5/10